



Грандыёзная рэканструкцыя подзвігу



Пастаўце злодзею заслон



Нобелеўскі лаўрэат з Уздзеншчыны



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СТАР 3

СТАР 5

СТАР 10

ПАШЫРАЦЬ СТРАТЭГІЧНАЕ ПАРТНЁРСТВА

Візіт Старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпіна будзе найважнейшым знешнепалітычным мерапрыемствам

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з намеснікам міністра камерцыі КНР Чжун Шанем, кіраўніком гандлёва-эканамічнага дэлегацыі ўрада КНР, якая прыбыла, каб падрыхтаваць у гандлёва-эканамічных аспектах візіт у Беларусь Сі Цзіньпіна.

Беларускі бок цалкам гатовы да правядзення візіту ў Беларусь Старшыні КНР, адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Паводле слоў Прэзідэнта, гэты візіт «прадэманструе ўсяму свету нашу паслядоўнасць у рэалізацыі прынцыпаў усебаковага стратэгічнага партнёрства на карысць народаў дзвюх краін».

Адным з ключавых момантаў такога партнёрства закліканы стаць Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень». Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь падтрымлівае і гатова ўдзельнічаць у рэалізацыі ўсіх элементаў канцэпцыі старшыні КНР Сі Цзіньпіна «Пояс і Шлях» («Эканамічны пояс Шаўковага шляху» і «Марскі шлях XXI стагоддзя»), і «Вялікі камень» павінен стаць важнай вузлавой платформай гэтай ініцыятывы. «Бакі аднадушна лічаць, што гэты праект з'яўляецца плотным у справе сумеснага будаўніцтва «Эканамічнага пояса Шаўковага шляху», — сказаў у сваю чаргу Чжун Шань.

Аляксандр Лукашэнка таксама зазначыў, што Беларусь поўная рашучасці істотна нарасіць таваразварот з Кітаем. «Наша краіна разглядае Кітай як надзейнага партнёра, развіццё адносін з якім было і застаецца стратэгічным прыярытэтам знешняй палітыкі Беларусі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

У той жа дзень Прэзідэнт правёў нараду па пытаннях супрацоўніцтва з Кітайскай Народнай Рэспублікай, падчас якой запатрабаваў вырашыць праблемныя пытанні ў рэалізацыі сумесных праектаў з гэтай краінай.

СТАР 2

Не супраць кагосьці, а за супрацоўніцтва

Наша краіна вельмі зацікаўлена ў тым, каб больш цесна супрацоўнічаць з Захадам па шэрагу напрамкаў

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з еўракамісарам па еўрапейскай палітыцы суседства і перамовах аб пашырэнні ЕС Ёханесам Ханам, паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік беларускай дзяржавы звярнуў увагу на тое, што ў Беларусі і ЕС апошнім часам разгарнуўся інтэнсіўны дыялог, з'явіліся новыя напрамкі і інтарэсы двухбаковага ўзаемадзеяння.

У прыватнасці, паводле слоў Прэзідэнта, Беларусь зацікаўлена ў больш цесным супрацоўніцтве з Еўрапейскім саюзам у галіне тэхналогій, перш за ўсё грамадзянскага прызначэння, у развіцці эканамічных кантактаў. На думку беларускага лідара, эканоміка павінна быць фундаментам любых адносін і супрацоўніцтва. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што вельмі актуальна апошнім часам такі напрамак, як бяспека, асабліва ва ўсходнім рэгіёне Еўропы. Акрамя таго, важным з'яўляецца ўзаемадзеянне па спыненні трансгранічнай злачыннасці. Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь уносіць значны ўклад у барацьбу з пранікненнем наркатыкаў, ядзерных рэчываў на тэрыторыю Еўропы. «Думаю, што гэты напрамак ужо ў бліжэйшы час будзе ўсё больш і больш актуальным», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

На думку Аляксандра Лукашэнкі, Еўрасаюзу трэба вызначыць некалькі напрамкаў супрацоўніцтва з Еўразійскім эканамічным саюзам. «Думаю, што Еўрапейскаму саюзу трэба было б ведаць аб асноўных тэндэнцыях, якія адбываюцца ў Еўразійскім эканамічным саюзе, а магчыма, і выстройваць ужо сёння адносіны з гэтым глабальным рынкам», — сказаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што трэба рэалізаваць ініцыятыўу аб глабальным супрацоўніцтве ад Ліба-сэбона да Уладзівастока. «Думаю, што мы прыйдзем да таго, што і нашы ваенна-палітычныя блокі будуць некалькі падтрымліваць кантакты, а магчыма, і супрацоўнічаць», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы, маючы на ўвазе НАТО і АДКБ.

Гаворачы пра перспектывы «Усходняга партнёрства», Прэзідэнт заўважыў: «Хачелася б, каб яго было перафарматавана са звычайнай палітыкі (напэўна, гэты этап пройдзены ўжо, ён быў, можа, і неабходны) да больш цеснага канкрэтнага супрацоўніцтва, заснаванага на вырашэнні эканамічных праблем».

«І трэба ўсяляк пазбягаць, хоць нам апошнім часам гэта ўдаецца, развіццё партнёрства не супраць каго б там ні было, а за супрацоўніцтва», — адзначыў Прэзідэнт, растлумачыўшы, што мае на ўвазе адносіны з Расіяй, Кітайскай Народнай Рэспублікай.



Нам гэта патрэбна

Падчас рэспубліканскага суботніка па ўсёй краіне будуць добраўпарадкаваны тысячы воінскіх пахаванняў і мемарыялаў Вялікай Айчыннай. У адным толькі Віцебскім раёне такіх пахаванняў больш за сорак. Напярэддні суботніка супрацоўнікі Віцебскай мытні і студэнты Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава (студэнтка гэтага ўніверсітэта Алена ЯЗЫКОВУ і Волгу ПАДАЛЕЦ вы бачыце на фота) наводзілі парадак пасля зімы на мемарыяльным комплексе ў вёсцы Зарнава, дзе пахаваны 8082 чалавекі, якія склалі свае галовы, вызваляючы нашу Радзіму.

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл МЯСНІКОВІЧ, старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу:

«Сёння прыярытэтай задачай беларускай дзяржавы з'яўляецца захаванне памяці аб Вялікай Перамозе і клопат аб 17,8 тысячы ветэранаў вайны. Неабходна адзначыць, што ў апошнія гады асобныя гісторыкі імкнуцца пераледзець вынікі вайны, прынізіць уклад народаў СНД у разаром фашызму. Беларусь, як найбольш пацярпелая ў гэтай вайне дзяржава, катэгарычна адсуджае спробы перапісаць нашу агульную гісторыю. Мы не павінны дапусціць здеку са светлай памяці, з народнага гора, наступства якога адчуваюцца да гэтага часу».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 18.04.2015 г.

Долар ЗША	14290,00 ▲
Еўра	15430,00 ▲
Рас. руб.	283,00 ▼
Укр. грыўня	682,10 ▲

Чалавек на пасадзе

СТАТЫСТЫКА Ў ЖАНОЧЫМ АБЛІЧЧЫ

Старшыня Белстата жадае зрабіць шчаслівымі 2 тысячы чалавек

Каля чатырох месяцаў таму старшынёй Нацыянальнага статыстычнага камітэта стала Іна МЯДЗВЕДЗЕВА. У інтэрв'ю «Звяздзе» яна расказала пра тое, як змянялася праца ў Белстате з савецкіх часоў да нашых дзён, як ствараюць новыя вымярэнні, якія змяняюцца са стрэсам і які вопыт працы ў Адміністрацыі Прэзідэнта дапамагае спраўляцца з самымі складанымі задачамі.



— Іна Віктараўна, сёння статыстыка — адна з самых дынамічных і аператыўных галінаў. А якім чынам збіраліся звесткі ў Савецкім Саюзе, калі не было інтэрнэту? Наколькі складанай было працаваць у той час?
— Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне пры Савецкім Міністраў БССР з'яўлялася саюзна-рэспубліканскім органам, які падпарадкоўваўся Савету Міністраў БССР і ЦСУ СССР. Адною з найважнейшых задач апошняй структуры было ажыццяўленне мерапрыемстваў па цэнтралізацыі ўліку і статыстыкі, улік выканання дзяржаўных планаў. Асноўны інструментарый — статыстычная справаздачнасць, якая доўгі гады падавалася ў органы дзяржаўнай статыстыкі на папяровым носбісе, а дакладней, на папяровым бланку, кур'ерам альбо па пошце. Апрацоўка першасных статыстычных звестак выраблялася спачатку пры дапамозе звычайных драўляных лічыльнікаў, затым — падліковых лагарыфмічных лінейак, яшчэ пазней — механічных вылічальных машын тыпу «Фелікс». Гэтыя прыборы можна ўбачыць у музеі статыстыкі, размешчаным у будынку нашага камітэта.

СТАР 2

Агульная справа

Выйшаў на суботнік — дапамог дзіцяці

На сабраныя сёння грошы набудуць апараты штучнай вентыляцыі лёгкіх для немаўлят

Згодна з пастановай Савета Міністраў №270, палова сродкаў, заробленых на рэспубліканскім суботніку, будзе пералічана Мініфіну і пойдзе на апараты штучнай вентыляцыі лёгкіх для аддзяленняў інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі арганізацыі аховы здароўя, якія аказваюць медыцынскую дапамогу дзецям. Абсталяванне паступіць у кожную вобласць.

— Такая тэхніка жыццёва неабходная для многіх нованароджаных і дзяцей з цяжкімі захворваннямі, — кажа намеснік дырэктара па педыятрыі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Маці і дзіця» Алена УЛЕЗКА. — Штучная вентыляцыя лёгкіх патрэбна для выходжвання немаўлят з экстрэмальна нізкай масай цела, меншай за кілаграм. Некаторыя з іх не могуць дыхаць самастойна адно да трохмесячнага ўзросту. Толькі ў нашым цэнтры, у аддзяленні рэанімацыі, штогод выходжаецца каля 900 нованароджаных. Апараты таксама патрэбны малым з прыроджанай пнеўманіяй і іншымі відамі дыхальнай паталогіі, выкарыстоўваюцца для перада-аперацыйнай падрыхтоўкі.

Астатнія грошы аблыянкам і Мінгарвыканкам накіруюць на падрыхтоўку дзіцячых аздараўленчых летнікаў да сезона і рэстаўрацыю помнікаў, мемарыялаў і месцаў пахавання часоў Вялікай Айчыннай вайны. Так, у Магілёўскай вобласці, дзе сёння плануецца сабраць больш за 7 мільярдаў рублёў, на атрыманыя сродкі адрамантуюць летнікі «Мара», «Чайка» і «Крыніца».

СТАР 2

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Амерыканскі дэсантнікі прыбылі ва Украіну

Вайскоўцы 173-й паветрана-дэсантнай брыгады арміі ЗША прыляцелі ва Украіну. Пра гэта паведаміў амерыканскі пасол у гэтай краіне Джэфры Пает у Twitter. Паводле яго слоў, амерыканскія дэсантнікі прыбылі для навування ўкраінскіх вайскоўцаў. Сваё паведамленне на трох мовах — англійскай, украінскай і рускай — ён праілюстрававу фотаздымкамі суайчыннікаў і тэхнікі, зробленымі ў міжнародным аэрапорце Львова.

Расія знізіла цану на газ для Малдовы

Расія знізіла цану на прыродны газ для Малдовы яшчэ прыкладна на 20%, паведамілі ў Міністэрстве эканомікі Малдовы. Прадстаўнікі «Газпрама» праінфармавалі кампанію «Малдоўгаз», што закупачная цана расійскага прыроднага газу для Малдовы ў другім квартале гэтага года складзе \$252,5 за 1 тыс. куб.м супраць \$311 у першым квартале. Такім чынам, з 1 красавіка кошт «блакітнага паліва» для Малдовы паменшыцца больш чым на \$58, што абумоўлена зніжэннем коштаў на нафтапрадукты на сусветных рынках.

Былы дырэктар МФВ затрыманы па падазрэнні ў адмыўнай грошай

Былы дырэктар-распарадчык МФВ Радрыга Рата затрыманы ў Мадрыдзе. Ён раней займаў пасаду міністра эканомікі Іспаніі і кіраўніка фінансавай групы Bankia. Рата падазраецца ў махлярстве, адмыўнай грошай і ўтойванні маёмасці. У чацвер былі прывезены вобсыкі ў мадрыдскім офісе і ў адвакацкай канторы ў Сотэгран-

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Старасць пачынаецца не раней за 74 гады



Супрацоўнікі Міжнароднага інстытута прыкладнога сістэмнага аналізу ўпэўнены, што адлічваць старасць з 65 гадоў, як гэта прынята цяпер, няправільна. Навукоўцы правялі даследаванне і прыйшлі да высновы: усе змянялася. Свой пункт гледжання яны выклалі ў часопісе PLoS One. Паводле звестак даследавання, старасць трэба вызначаць па тым, колькі гадоў засталася працы чалавеку. Яшчэ 200 гадоў таму людзей, якія дажылі да 60 гадоў, лічылі вельмі старымі. Сёння ж мужчыны і жанчыны такога ўзросту вядуць даволі актыўны лад жыцця. Таму старасць цяпер надыходзіць толькі ў 74 гады. Прынамсі, гэта датычыцца амерыканцаў і еўрапейцаў, народжаных у перыяд з сярэдзіны 40-х па 60-я гады мінулага стагоддзя. Спецыялісты лічаць: калі меркаванне аб старасці зменіцца, пажылыя людзей адразу стане менш.

КОРАТКА

Беларуска Дзіна Сазанавец стала пераможцай чэмпіянату Еўропы-2015 па цяжкай атлетыцы ў вагавай катэгорыі да 69 кг, які праходзіць у грузініскім Тбілісі. Яна абараніла тытул чэмпіёнкі, які выйграла летась.



Час вызначацца

УСТУПНАЯ КАМПАНІЯ: старыя ці новыя «правілы гульні»?

У 2015 годзе на бюджэтныя месцы ў ВНУ плануецца прыняць 27,9 тыс. абітурыентаў — на адну тысячу менш у параўнанні з планам папярэдняга года. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Міхаіл ЖУРАУКОУ падчас алайн-канферэнцыі «Уступная кампанія — 2015» на сайце БЕЛТА. Кіраўнік галоўнага адукацыйнага ведамства даў адказы на многія пытанні, якія хвалююць абітурыентаў і іх бацькоў напярэддні ўступнай кампаніі.


Па рашэнні Міністэрства аховы здароўя, прыём на бюджэтную форму навування на медыцынскія спецыяльнасці скараціцца на 85 месцаў. На спецыяльнасці культуры і мастацтва (па рашэнні Міністэрства культуры) набор зменшыцца на 60 чалавек. Затое Міністэрства абароны плануе набраць на бюджэт на 254 чалавекі больш. На спартыўныя спецыяльнасці набор павялічыцца на 30 месцаў, на сельскагаспадарчыя — на 22 месцы. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях таксама павялічвае колькасць бюджэтных месцаў (на 21 чалавекі).

Як адзначыў міністр, зусім новых спецыяльнасцяў вышэйшай адукацыі ў 2015 годзе няма. Так, Магілёўскі ўніверсітэт харчавання ўпершыню прапануе абітурыентам спецыяльнасць



«інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі» (у харчовай прамысловасці). Спецыяльнасць «нацыянальная эканоміка» адкрыта ў Беларускай эканамічным універсітэце, «геаінфармацыйныя сістэмы» — у Беларускай дзяржаўным універсітэце і Полацкім універсітэце. Разам з тым ануляваны асобны напрамак спецыяльнасці «геаграфія» — «геаінфармацыйныя сістэмы», паколькі адкрыта такая спецыяльнасць.

СТАР 2



ПАШЫРАЦЬ СТРАТЭГІЧНАЕ ПАРТНЁРСТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што цяпер рэалізуецца больш за 20 інвестыцыйных праектаў па такіх напрамках, як энергетыка, будаўніцтва, транспартная інфраструктура. «А гэта мільярды долараў, якія прадаставіў нам Кітай у якасці крэдытаў», — адначасў кіраўнік беларускай дзяржавы. «На жаль, у ходзе работ выявіліся і праблемы, якія неабходна вырашаць. Трэба прызнаць, што пытанні часта не столькі ў нашых партнёраў, колькі ў нас. І ў гэтым плане мы сур’ёзна недапрацоўваем», — канстатаваў Прэзідэнт. Ён дадаў, што спяганне за гэта будзе вельмі сур’ёзнае.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што нядуна даручаў стварыць спецыяльную групу, каб сур’ёзна прарэвізаваць тья напрамкі супрацоўніцтва з КНР і тья канкрэтныя праекты, якія рэалізуюцца; падпісаньня на мільярды долараў дагаворы па будаўніцтве як інфраструктурных аб’ектаў, жытля, так і энергетычных, вытворчых. «Пакуль што сумесныя праекты не з’яўляюцца ўзорным прыкладам, узаемавыгадных адносін. Такое становаіцца трэба выраўляць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. «Вельмі важна прызнаць урокі з дапушчаных памылак, каб не паўтараць іх у будучыні», — адначасў Прэзідэнт. Кіраўніку рэгіёнаў Аляксандр Лукашэнка арыентава на больш цесную работу з правінцыямі Кітая. «Калі мы не выйдзем на прамое супрацоўніцтва рэгіёна з рэгіёнам, мы не даб’ёмся тых мэт, якія ставім у супрацоўніцтве з Кітайскай Народнай Рэспублікай», — кажаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў час візіту ў Беларусь старшыні КНР Сі Цзіньпіна адбудзецца міжрэгіянальны форум, дзе будуць прысутнічаць прадстаўнікі васмі кітайскіх правінцый, якія уносяць больш за 50 працэнтаў укладу ў ВУП Кітая. «Заданча губернатару — выйсці на прамыя кантакты і кантракты з гэтымі рэгіёнамі. Вам давядзецца непасрэдна займацца знешнегандлёвай дзейнасцю з гэтымі рэгіёнамі», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Сёлета паўстала рэальная магчымасць пашырыць наша стратэгічнае партнёрства, аразумела, у сувязі з трохдзённым візітам кіраўніка Кітайскай Народнай Рэспублікі, я скажаў бы, беспрэцэдэнтным візітам», — кажаў кіраўнік дзяржавы, падкрэсліўшы, што адносіны з Кітаем з’яўляюцца адным з прыярытэтаў шматвектарнай знешняй палітыкі Беларусі.

Камунальныя стасункі

А ВЫДАТКІ ЗНІЗІМ

Што трэба зрабіць, каб жыллёва-камунальная галіна працавала больш эфектыўна і якасна, якія звыны прыйшоў час скараціць і за кошт чаго можна знізіць цэны на паслугі? Пра гэта і іншае ішла размова на выязной нарадзе ў Магілёўскім аблвыканкаме з удзелам міністра ЖКГ Аляксандрам ЦЕРАХАВЫМ.

— Трэба разабрацца, што цягне галіну ўніз, абцяжарвае нашы выдаткі, — адзначыў ён. — Гэта датычыцца інвестыцыйна-кадравай структуры кіравання. Ёсць раёны, дзе колькасць насельніцтва невясокая, але існуюць асобна ўзятыя прадпрыемствы «Водаканал». У выніку кошт паслуг атрымліваецца вышэйшы, чым па вобласці.

Міністр упэўнены, што менавіта ад пад’ядоў старшынью райвыканкамаў, якія з’яўляюцца заказчыкамі паслуг, залежыць канчатковы вынік развіцця як самога раёна, так і камунальнага прадпрыемства ў прыватнасці. Падчас нарады ўздзімалася пытанне рэалізацыі планаў па мадэрнізацыі галіны, якія два гады таму былі распрацаваны па кожным прадпрыемстве. «Канчатковае мэта гэтага працоу — зніжэнне энергаспажывання, павышэнне якасці паслуг і зніжэнне затрат на яе аказанне», — падкрэсліў Аляксандр Церахаў.

Перад тым, як абмеркаваць стан спраў у галіне, міністр наведваў завод па ўтылізацыі бытавых рэсурсаў «ЗУБР». «Прадпрыемства здольнае перапрацаваць усе цвёрдыя бытавыя адходы, якія ёсць у Магілёве і нават у бліжэйшых гарадах, — падзяліўся ён сваімі ўражаннямі. — Яно пакуль не выйшла на поўную магутнасць, але тья тэмпы, з якімі гэта робіцца, уражваюць. Наогул перад перапрацоўшчыкамі цвёрдых бытавых адходаў сёння ставяць вельмі сур’ёзныя задачы. Мы павінны выйсці на ўзровень здабывання не менш за 25% другасных адходаў з агульнага аб’ёма ЦБА. І рухавікамі гэтага працоу з’яўляюцца менавіта такія прадпрыемствы».

Нэлі ЗІГУЛЯ.

Спажывец

КАЗАЧНЫ ШОПІНГ ДЛЯ МАЛАДЫХ МАМ

Першым у краіне мэтавым гандлёвым цэнтрам

для дзяцей і іх мам сёлета стане крама

«Дзіцячы свет» у Брэсце

Як паведаміў вядучы спецыяліст агенцтва нерухомасці «Твая сталіца» Аляксандр ВЯЛІКІ, гэтая спецыялізаваная крама ў горадзе над Бугам у апошнія некалькі гадоў перажыла сур’ёзную рэканструкцыю: пабудаваны яшчэ ў савецкі час будынак атрымаў сучасную прыбудову. А ў выніку агульная плошча аб’екта павялічылася больш чым у два разы — да 6 тысяч квадратных метраў. Велізарную па мерках аднаго аб’екта прастору паспрабавалі запоўніць цацкамі, дзіцячай вопраткай, абуткам, галантарыймі, парфумай і гаспадарчымі таварамі, аднак аднаму магазіну забяспечыць такі вялікі асартымент аказалася праблематычна.

УСЕ ТАВАРЫ ў АДНЫМ МЕСЦЫ

Адзін з актыўнейшых таварыства «Дзіцячы свет» — фірма «Санта-Інвест» — прапанаваў стварыць на базе буйнога магазіна гандлёвы цэнтр з крамамі, разлічанымі і на дзяцей, і на іх мам. Канцэпцыю гандлёвага цэнтра раней распрацавала група кампаній «Твая сталіца». Таму цяпер стары будынак актыўна мадэрнізуецца. Хутка добра вядомыя наведвальнікам секцыі «Дзіцячага свету» адкрыюцца ў новым корпусе. Пакупнікам будуць даступныя дзіцячыя цацкі, тавары для немаўлят, трыкатжаньня і швейныя вырабы, абуткі і шмат чыа яшчэ выключна для маладых мам.

Пасля таго, як старую частку будынка рэканструююць, памішканні ў ёй зоймуць гандлёвыя апэратары, якія зможць удала дапоўніць асартымент галоўнай спецыялізаванай крамы. Прыярытэт будуць аддаваць прадаўцам дзіцячага адзення, тавараў для жанчын і дома.

І ПАДСІЛКАВАЦА, І ў ХОВАНКІ ПАГУЛЯЦЬ

Плануецца, што ў гандлёвым цэнтры таксама з’явіцца дзіцячы забаўляльны цэнтр з кавярняй і гульнявой зонай. Міркуецца, што ён зойме увесь трэці паверх будынка. Пакуль дзіця будзе гуляць у дзіцячай зоне, бацькі змогуць спакойна займацца шопінгам у шматлікіх крамах. Ужо сёння ў цэнтры распрацавана стратэгія сучаснай сістэмы бяспекі з выкарыстаннем агульнай шчыльнай сеткі камер відэаназірання.

КАРЫСНЫ ПРАМЕНАД

Афіцыйна адкрыць гандлёвы цэнтр плануецца ўжо гэтым летам. Яго мэтавай аўдыторыяй стануць мамы і маладыя сем’і з розным узроўнем даходу. «Пакупнікі тут атрымаюць шырокі выбар як айчынных, так і імпортных тавараў. Гэта будзе месца, куды будуць прыходзіць з дзецімі, прычым не на пяць хвілін, а мінімум на гадзіну», — упэўнены наш эксперт.

На яго думку, гандлёвы цэнтр хутка стане папулярным у жыхароў абласнога цэнтра, а магчыма, і ўсяго заходняга рэгіёна нашай краіны. Гэта адбудзецца дзякуючы пашырэнню гандлёвых плошчаў і асартыменту тавараў. На карысць гэтага таксама паўплывае і размяшчэнне аб’екта ў ажуыльненым месцы — паблізу пешаходнай вулцы і па суседстве з іншымі гандлёвымі аб’ектамі. «Сёння цікавае да гандлёвага цэнтра «Дзіцячы свет» ужо правяў шэраг буйных гандлёвых сетак. Адны кампаніі плануюць тым самым узмацніць свае пазіцыі ў Брэсцкім рэгіёне, іншыя — выйсці на новы для сябе рынак. А ўрэшце, у выйгрышы будзе менавіта пакупнікі, які атрымае больш шырокі выбар дзіцячых тавараў. А пры канкурэнцыі сярод прадаўцоў і кошты на дзіцячае стануць даступнымі», — падкрэсліў спецыяліст.

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

— **Якія змены адбыліся ў статыстыцы за перыяд суверэннага развіцця Беларусі?**

У першае дзесяцігоддзе стаяла задача арганізаваць працу сістэмы органаў дзяржаўнай статыстыкі ў першую чаргу для забеспячэння дзяржаўных органаў апэратыўнай і актуальнай інфармацыяй. Органы дзяржаўнай статыстыкі з ёй справіліся. У ходзе паслядоўнай рэалізацыі трох стратэгічных праграм развіцця дзяржаўнай статыстыкі забяспечана праваява база, практычна нанова створана макраэканамічная статыстыка, статыстыка ўзроўню жыцця, працы, коштаў, заснаваная на міжнародных стандартах і правілах. У далейшым паўстала пытанне масавай інфарматызацыі органаў дзяржаўнай статыстыкі і ўдасканалення сістэмы збору звестак. З ёй Белстат таксама паспяхова справіўся, у тым ліку шляхам стварэння Аднай інфармацыйнай сістэмы дзяржаўнай статыстыкі. Прамысловая эксплуатацыя (АІСДС) пачала працаваць у ліпені 2013 года. У выніку выканання дзяржаўнай праграмы рэалізацыі гэтай сістэмы створаны і функцыянуюць сем цэнтраў апрацоўкі звестак ва ўсіх абласцях і ў Мінску; створаны лакальныя вылічальныя сеткі ва ўсіх тэрытарыяльных органах дзяржаўнай статыстыкі, у тым ліку ў 114 раённых аддзелах статыстыкі; створана і запусчана ў эксплуатацыю карпаратыўная тэлекамунікацыйная сетка. З дапамогай АІСДС у 2014 годзе забяспечаны збор статыстычнай справаздачнасці ў электронным фармаце па 87 формах. У 2015 годзе ў электронным выглядзе будзе збірацца справаздачнасць ужо па 95 формах цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў, што складае 87,2% ад іх агульнай колькасці. Цяпер найбольш актуальнае пытанне — распаўсюджванне інфармацыі і праца з карыстальнікамі.

Апрацоўка першасных статыстычных звестак выраблялася спачатку пры дапамозе звычайных дакўляных лічыльнікаў.

— Як ствараюцца новыя паказчыкі, па якіх праводзіцца вымэрэнні і даследаванні?

У першую чаргу гэта нааўнасць запат’ органаў дзяржаўнага кіравання ад мэтазгоднасці вывучэння якога-небудзь эканамічнага ці сацыяльнага працэсу. Па-другое, гэта сумесная праца з міжнароднымі арганізацыямі. Мы запўняем вялікую колькасць міжнародных апятальнікаў, якія патрабуюць вялікай дакладнасці і глыбокага вывучэння некаторых працэсаў. Пры неабходнасці прымаецца рашэнне аб пашырэнні паказчыкаў. Акрамя таго, мы самі можам прыняць рашэнне аб пашырэнні паказчыкаў, калі разумеем, напрыклад, што пэўныя разлікі патрабуюць дадатковага вывучэння. Для нас важна разумець глыбіню неабходнасці выкарыстання гэтай лічбы.

— Ці маглі б вы назваць некалькі паказчыкаў, якія ўвядуць неўзабаве, альбо тья, у якіх няма неабходнасці?

СТАТЫСТЫКА ў ЖАНОЧЫМ АБЛІЧЧЫ

— У найбліжэйшы час новых паказчыкаў уводзіць мы не маем намеру. Наадварот плануем скарачаць іх колькасць. У першую чаргу разглядаецца пытанне скарачэння спецыфічных паказчыкаў, якія ўяўляюць цікавасць толькі для асобных органаў дзяржаўнай улады, такія як, напрыклад, тэхналагічнасць вытворчасці.

— Ці ёсць у Белстата эксклюзіўная інфармацыя, акрамя той, што публікуецца адкрыта?

— Такая інфармацыя ёсць. Гэта ў першую чаргу першасныя статыстычныя звесткі. Яны вельмі цікавыя для карыстальнікаў. Але ў адпаведнасці з заканадаўствам захоўваем іх канфідэнцыяльнасць. Яны могуць быць прадастаўлены толькі са згоды рэспандэнта — удзельніка статыстычнага назірання. Цікавая інфармацыя таксама збіраецца пры правядзенні перапісуў, калі людзям задаюцца пытанні больш асабістага характару, а таксама пры правядзенні выбарачных абследаванняў хатніх гаспадарак. Пад хатняй гаспадаркай мы разумеем адзінку грамадства, якая можа складацца з аднаго чалавека, сям’і з дзецьмі або без дзяцей. У ходзе іх абследавання вывучаем забяспечанасць, выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій, узровень занятасці, стаўленне да беспрацоўя, на што збіраюць грошы. Дарэчы, зараз завяршаецца абследаванне хатніх гаспадарка па бюджэце часу, пачалася падрыхтоўка да перапісу насельніцтва 2020 года. Я лічу, вынікі гэтых назіранняў таксама будуць цікавамі для ўсіх.

— Працэсы інтэграцыі на постсавецкай прасторы, бясспрэчна, маюць патрэбу ў адпаведным лічбавым апісанні. Ці з’явілася ў Белстале больш працы ў сувязі з інтэграцыяй у ЕАЭС?

— Вядома, ў Еўрапейскай эканамічнай камісіі ёсць асобны дэпартамент, які займаецца статыстыкай. Гэты дэпартамент выноае вялікі аб’ём работ і займаецца, у тым ліку, тэхнаканамічнымі пытаннямі. Цяпер ідзе «стыкоўка» статыстык у знешнім гандлі, разліках нацыянальных рахункаў. Асноўнае пытанне — збліжэнне падыходаў нацыянальных статыстычных службаў дзяржаў-удзельніц па разліку гэтых паказчыкаў у мэтах забеспячэння іх супастаўнасці. Каб пашырыць супрацоўніцтва з боку дэпартамента статыстыкі ЕЭК, ёсць запыты на даследаванні і ў іншых галінах статыстыкі.

— Пасля гэтай публікацыі, праца ў органах дзяржаўнай статыстыкі можа зацікавіць некаторых нашых чытачоў. Якімі якасцямі, на ваш погляд, павінен валодаць прэтэндэнт, каб яго прынялі на працу?

— Праца ў органах статыстыкі з’яўляецца дзяржаўнай службай. Агульныя патрабаванні да кандыдатаў на пасаду дзяржаўнага служачага вядомы ўсім. Гэта нааўнасць вышэйшай адукацыі, стаж працы па спецыяльнасці, а таксама веданне заканадаўства Рэспублікі Беларусь, агульнай сацыяльна-эканамічнай палітыкі і сітуацыі ў краіне, структуры дзяржаўных органаў у рэспубліцы і рэгіёнах. Аднак варта адзначыць, што на сучасным этапе развіцця эканомікі патрабаванні да дзяржаўных служачых значна ўзраслі. Бо ад прафесіяналізму і кампетэнтнасці шмат у чым залежыць эфектыўнасць тых рэформаў, якія

праводзяцца ў краіне. Аснова прафесіяналізму — нааўнасць практычнага вопыту і жаданне яго рэалізаваць, здольнасць да пастаяннага самаўдасканалення і прафесійнага росту, у тым ліку ў сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. І апошняе, але не менш важнае — нааўнасць пэўнага набору дэлавых, асабістых і маральных якасцяў, да якіх адносяцца арганізаванасць, адказнасць, стараннасць, умнене працаваць з інфармацыяй, ініцыятыўнасць, камунікабельнасць, арыентацыя на вынік.

У 2015 годзе ў электронным выглядзе будзе збірацца справаздачнасць ўжо па 95 формах цэнтралізаваных дзяржаўных статыстычных назіранняў.

— Вядома, што з 2005 па 2014 год вы працавалі начальнікам галоўнага эканамічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта. Скажыце, што складаней: узначальваць Белстат або працаваць у Адміністрацыі?

— Цяжка сказаць. У кожнай пасады ёсць свае складанасці. Дзякуючы пасадзе начальніка галоўнага эканамічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта прыйшлося вывучыць шырокі круг пытанняў, нават тэхналагічныя працэсы, напрыклад, нафтавай галіны, для таго, каб падрыхтаваць аб’ектыўны даклад для кіраўніка краіны. І гэты вопыт на новай пасадзе проста немамыны. Адносна зместу работы мяркуюць самі. У Адміністрацыі Прэзідэнта я кіравала 14-ю чалавекамі, цяпер жа ў мяне каля 2 тысяч супрацоўнікаў. І мне неабходна арганізаваць іх працу, надаючы асабліваю ўвагу пытанню пастаяннага ўдасканалення дзейнасці органаў дзяржаўнай статыстыкі. У Адміністрацыі Прэзідэнта мая праца была больш накіравана на вырацоўку прапаўю на развіцці эканомікі і вызначэнні яе мэтавых арыенціраў, падтрымкі суб’ектаў гаспадарання. У Белстале ж неабходна адсочваць рэалізацыю гэтых прапаўю на практыцы і прадастаўляць інфармацыю зацікаўленым органам дзяржаўнага кіравання для фармулёўкі новых прапаўю.

— Іна Віктараўна, ці ёсць у вас нейкія канкрэтныя імкненні і планы на будучыню?

— Самая галоўная задача для мяне сёння — арганізаваць працу органаў сістэмы дзяржаўнай статыстыкі, вывучыць усе нюансы, сфармуляваць прапаўю на яе ўдасканаленні і рэалізаваць іх на практыцы. Спраўлюся — зраблю крышачку больш шчаслівымі каля 2 тысяч беларусаў — сваіх падначаленых. Гэта мая галоўная мэта. Пасля дасягнення гэтай мэты, безумоўна, з’явіцца новыя.

— Высокая дзяржаўная пасада з’яўляецца, нааўна, галоўнай прычынай, якая прыводзіць да стрэсу. А як вы змагаецеся са стрэсам?

— У Ясмiхаюся. У нас вельмі добры калектыў, згуртаваны і таварыскі. Шчыра кажучы, для мяне вельмі важна тое, што яны побач і падтрымліваюць мяне.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

ДРЭВЫ ПАМЯЦІ

Вiшнёвы сад у гонар 70-годдзя Перамогі пасаджаны ў Навабеліцкім раёне Гомеля.

Разам з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, прадстаўнікі адміністрацыі раёна вучні сярэдняй школы №1 пасадзілі дрэўцы ля сваёй роднай установы. Арганізатары патрыятычнай акцыі «Сад памяці» упэўнены, што і пасля заканчэння школы сюды будуць прыходзіць выпускнікі, каб паглядзець, як растуць вiшні, і такім чынам захоўваць памяць пра тых воiнаў-звышаліцеляў, у гонар якіх яны пасаджаны.

Маладзь жа Гомельскага раёна далучылася да рэспубліканскай акцыі «Дрэва свету». Як расказаў член упраўлення рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Беларуская асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА» Уладзімер Александронец, пяць елак пасаджаны ў пасёлку Чонкі — ля памятнага знака, усталяванага у гонар Беларускага штаба партызанскага руху, які ў гады Вялікай Айчыннай вайны размяшчаўся ў гэтых мясцінках.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЯБЛЫНІ АБАРОНЦАЎ

У Магілёве з’явіўся сад у гонар тых часцей і злучэнняў, якія за абарону горада атрымалі званне «Магілёўскіх».

Сiмвалічна, што ён закладзены ў самым маладым мікрараёне горада — «Спадарожнік» — па суседстве з Домам ветэранаў. 21 маленькае дрэўца — менавіта столькі воiнскіх часцей і злучэнняў стрымлівалі iмклівы наіцск ворага каля Магілёва ў ліпені 1941-га — было пасаджана маладзю і ветэранамі ў рамках патрыятычнага праекта БРСМ «Кветкі Вялікай Перамогі». Добрую справу падтрымалі прадстаўнікі кіраўніцтва горада, грамадскіх аб’яднанняў «Белая Русь» і «Беларускі фонд міру», нацыянальных дыяспар. Бацьдзёры настрой падымалі валанджы 45-й школы, якія два вiлчыны канцэрт, а аднавіць сілы пасля працы дапамагала палявае кухня, якая частавала ўсіх ахвотных салдацкай кашай.

— Такія добрыя праекты будуць праводзіцца ў горадзе на працягу ўсяго юбілейнага года, — паведаміў мэр Магілёва Уладзімір ЦУМАРАЎ. — І робіцца гэта не дзеля галічкі, без усягда там фармалізму. Для старэйшага пакалення вельмі важна перадаць справу захавання памяці пра вайну маладым. І месцы для такіх актыўных выбірацця невяшпадова. У мікрараёне «Спадарожнік» на невялікай адлегласці ад Дома ветэранаў знаходзіцца два дзіцячыя садкі і школа.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

СТО ГАДОЎ ЯК АДЗІН ДЗЕнь

У Брэсце павішавалі са 100-гадовым юбілеем удаву ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны Акуліну Стэфаняўну КРЫЎЛОВУ. Яе муж Васіль Міхайлавіч з пачатку вайны быў у партызанска, пасля вызвалення Брэсцшчыны пайшоў ва ваецца з рэгулярнай часцю. На жаль, пры вызваленні Польшчы ў 1944 годзе Васіль Крылоў загінуў.

Пасля вайны Акуліна Стэфаняўна жыла і працавала ў Брэсце. У 100-ы дзень нараджэння з найлепшымі пажаданнямі да юбіляркі завіталі кіраўнік адміністрацыі Маскоўскага раёна Брэста Вадзім Краўчук, старшыня ветэранскай арганізацыі раёна Марыя Куртоўская, прадстаўнікі грамадскага аб’яднання «Белая Русь».

Яна СВЕТАВА.

«ЗБЕРАБОЯ» — НА ПАСТАМЕНТ?

Куды паставіць самаходную артылерыю ўстаноўку ІСУ-152 (на базе танка «Іосіф Сталін»), якую Міністэрства абароны Беларусі перадало Рагачову, цяпер вырашаюць улады горада. Адзін з варыянтаў — яна будзе на пастаменце побач з танкам Т-34, сталом на захад. Але ж з гэтай нагоды яшчэ павінны выказацца жыхары Рагачова.



Як расказаў начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах маладзі Рагачоўскага райвыканкама Міхаіл Зайцаў, пакуль што магутная зброя, якой падчас Вялікай Айчыннай вайны баілася нават нямецкія «Тыгры» і «Пантеры», стаіць на пляцоўцы раённага прадпрыемства ЖКГ.

Наколькі вядома, вылучылена ўстаноўка ў 1943 годзе, а значыць, магла прыняць удзел у баявых дзеяннях. Першапачаткова яна накіроўвалася ў Лоеў, але падчас руху вырашылі пакінуць яе ў Рагачове. Адкрыць новы эканат плануюць да 9 Мая. Такім чынам, у горадзе будзе створана яшчэ адно памятнае месца, якое нагадае пра грозныя гады страшнай вайны і той подзвіг, што здзейснілі савецкія воiны.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ВЯЛІКІ ФУТЗАЛ УЗЯЎ РАЗГОН

А палове сёмай вечара ўчора на «Мінск-Арэне» ўзняліся сцягі ішаснацыі адкрытага свету, чые каманды прыехалі на чэмпіянат свету па футзале ў Беларусь. Амаль чвэрць стагоддзя сусветныя спаборніцтвы па гэтым відоішчым-ным відзе спорту праводзіліся ў краінах Цэнтральнай і Лацінскай Амерыкі.

— Я вельмі рады, што мы зноў прыходзім у Стары Свет, — гаворыць старшыня Міжнароднага федэрацыі футзала спадар Раланда Аларкон РЫЯС. — У Беларусі ж, дзе адбудуцца гульні чэмпіяната свету, створаны ўсе неабходныя для гэтага умовы. Пачаўшыся ўсю зрэбную працу, мы спадзяемся на тое, што ўсе матчы пройдуць на максімальным узроўні. Разлічваем на вялікую колькасць бальшчышкаў.

Ужо рэалізавана каля 40 тысяч квіткаў. Набыць іх у касах яшчэ можна. Але трэба паспяшацца — паглядзець на футзал да нас завітае шмат турыстаў.

— Мы вельмі хачелі паказаць як бальшчышкам, так і гульцам Беларусі ва ўсёй яе разнастайнасці, а жыхароў нашай краіны па-здзімліць бліжэй з гэтым відам спорту, — расказвае памочнік Прэзідэнта па пытаньнях фізкультуры, спорту і развіцця турызму Максім РЫЖАНКОЎ. — Да таго ж у абласных і раённых цэнтрах спартыўныя мерапрыемствы сусветнага маштабу праводзяцца зусім нячаста. І таму гуляць у вялікі футзал будуць адразу ў пяці гарадах — Мінску, Брэсце, Пінску, Маладзечне і Барысаве.

Сёння ж на турніры сядуцца дружыны Беларусі і Бразіліі. З падрабязнай сеткай спаборніцтваў можна азнаёміцца на афіцыйным сайце чэмпіяната свету па футзале — belarus2015.by.

Валяр’ян ШКЛЕННІК.

ГЕМАДЫЯЛІЗ СТАЎ БЛІЖЭЙ

Жыхары Рэчывскага раёна, якія пакутуюць ад нырачнай недастатковасці, могуць прайсці праздоўры ў раёнай бяліцы, дзе цяпер ёсць аддзяленне гемадыялізу. Яно рэзлічнае на абслугоўванне шасці пацыентаў за адзін раз. Дарэчы, гемадыяліз падаўжае жыццё людзей з цяжкаім захворваннем нырак на дзесяцігоддзі.

Каб адкрыць аддзяленне гемадыялізу ў Рэчыцы, дзе ўстаноўлена шведскае абсталяванне, спатрэбілася два гады і амаль В7 млрд, прычым значная частка грашовых сродкаў — спонсарская дапамога.

Для зручнасці пацыентаў, вымушаных па некалькі гадзін праводзіць на койцы, падключанымі да «штучнай ныркі», у палата

РЭЙТЫНГ ПАЦВЕРДЗІЛІ

Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's пацвердзіла доўгатэрміновы суверэнны крэдытны рэйтынг Беларусі на ўзроўні «В-» і кароткатэрміновы «В» са стабільным прагнозам.

Па мерках агенцтва, рэйтынг «В» азначае, што змянітэнт плацежаздольны, але мае неспрыяльныя эканамічныя ўмовы. У паведамленні Standard & Poor's адзначаюць, што рэйтынгі Беларусі падтрымліваюцца рацыянальнай палітыкай дзяржавы ў фінансавай сферы, а таксама апошнімі дзеяннямі ўрада па адаптацыі эканомікі да складаных вонкавых умоў. А гэта значыць, што аплациць усе крэдыты для краіны зараз магчыма. Standard & Poor's — кампанія амерыканскай карпарацыі McGraw-Hill, якая займаецца аналітычнымі даследаваннямі фінансавых рынкаў. Кампанія належыць да тройкі самых уплывовых міжнародных рэйтынгавых агенцтваў, вядомая галоўным чынам як стваральнік і рэдактар амерыканскага фондавага індэкса S&P 500. Standard & Poor's разам з Moody's і Fitch Ratings уваходзіць у «вялікую тройку» міжнародных рэйтынгавых агенцтваў.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

ДАРОЖНАЯ БЯСПЕКА НА РАДАЎНІЦУ

ДАІ прыме ўсе меры, каб пазбегнуць затораў поблізу могілак на Радаўніцу. Увогуле, Дзяржаўтінспекцыя па 21 красавіка будзе працаваць ва ўзмоцненым рэжыме.

Як паведамілі ва УДАІ МУС, наладжана работа рэйдавых груп з выкарыстаннем мабільных праграма-апаратных комплексаў ідэнтыфікацыі рэгістрацыйных нумарных знакаў транспартных сродкаў «Аўтаураган», якія дазваляюць выяўляць у плыні транспарту, уладальнікі якога на маюць вадацельскага пасведчання.

У прыватнасці, неспрадна на тэрыторыі Мінска размешчана 17 могілак. Асабліваю ўвагу ДАІ надае участку МКАД каля Чыжоўскіх могілак і участку праспекта Незалежнасці каля Усходніх могілак. Тут пры неабходнасці будуць абмяжоўвацца хуткасця рэжымы руху транспарту, плануецца змены ў арганізацыі паркоўкі аўтамабіляў і руху пешаходаў. У мэтах аптымізацыі дарожнага руху, у тым ліку грамадскага транспарту, будзе ўведзена абмежаванне станіі прыватных аўтамабіляў на поўных участках па вуліцах Кульман, Арлоўскай, Багдановіча, Убарычча, па мясцовым праездзе ўздоўж праспекта Незалежнасці ад вуліцы Русіянава да вуліцы Старынаўскай.

З улікам масавай міграцыі мінчан за межы сталіцы, дадатковыя сілы супрацоўнікаў Дзяржаўтінспекцыі будуць прыцягнуты да месцаў выезду з горада.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ВАДАЁМЫ ЧАКАЮЦЬ ДАПАМОГІ

Па ініцыятыве Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўаў абвешчана акцыя «Чысты вадаём», якая пройдзе з 24 па 30 красавіка.

У першую чаргу яна скіравана на прывядзенне ў парадак прыбярэжнай зоны напярэдадні адкрыцця масавага актыўнага адпачынку на прыродзе, бо, не скарціў, водныя аб'екты нашай краіны ўжо даўно сталі любімымі месцамі баўлення часу і прыцягваюць не толькі беларусаў, але і шматлікіх замежных гасцей.

Летас падчас аналагічнай акцыі члены Беларускага таварыства паляўнічых і рыбалоўаў разам з прадстаўнікамі іншых арганізацый і проста нераўнадушнымі да прыроды грамадзянамі прывялі ў парадак берагавую лінію больш за 100 вадаёмаў і рэк. Усяго ў мерапрыемстве ўзялі ўдзел каля 7 тысяч чалавек, якія сабралі і вывезлі на палігоны цвёрдых бытавых адходаў больш за тысячу кубічных метраў смецця. Сёлета ўсе ахвотныя таксама могуць далучыцца да праграмы і карыснай справы.

Дарчы. На тэрыторыі «Сняжкоўкі» маецца 20,8 тысячы рэк агульнай працягласцю 90,6 тысячы кіламетраў, больш за 10 тысяч азёр агульнай плошчай каля 2 тысяч квадратных кіламетраў, больш за 150 буйных і 1,5 тысячы невялікіх вадасховішчаў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

САЧЫЛІ ЗА ПАРАДКАМ, А ТРАПІЛІ НА ПАЖАР

Жыхар Магілёва, можна сказаць, нарадзіўся ў кашулі. Пра тое, што яго дом гарыць, ён даведаўся толькі тады, калі ў вокны пагрукалі... інспектары ДАІ. На той момант усё ўжо танула ў едкім дыме.

— Тое, што ў доме пажар, старшыя інспектары Віктар Мідзько і Ігар Аўчыннікаў учылі, калі патрулявалі вуліцу Максіма Горькага, — падзялілася падрабязнасцямі інспектар ДАІ УУС Магілёўскага аблвыканкама Таццяна СТАРАСОТНІКАВА. — Яны адразу ж перадалі паведамленне ў дзяжурную службу, а самі кінуліся на дапамогу. Каб трапіць у двор, ім прыйшлося пералезці праз высокую агароджу з металапрофілю. Дзверы былі замкнутыя, і яны стукаліся ў вокны і дзверы, пакуль не адгукнуўся гаспадар.

Ратавальнікі, якія прыбылі на выклік, хутка ліквідавалі ачаг узгарання. Дом застаўся цэлы, але маёмасць пацярпела. Галоўнае ж, што чалавек застаўся жывы. Мужчына быў нападлітку, і невядома, чым скончылася б для яго гэтая сумная гісторыя, калі б побач не апынуліся неабякавыя інспектары.

Нэллі ЗІГУЛЯ.

ДЗЯЎЧАТЫ ХАЦЕЛІ Ў ТАМБОЎ

На дарозе Гомель — Бранск супрацоўнікі гомельскага абласнога ўпраўлення па наркантраволі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі спынілі іншамарку, канцавым пунктам маршруту якой быў горад Тамбоў.

Акрамя двух грамадзян Расіі, у машыне знаходзіліся дзве маладыя гамельчанкі. Яны паведамілі, што едуць у Тамбоў зарабляць сваім целама. Мужчын затрымалі, заведзена крымінальная справа за ўцягванне ў занятак прастытуцыі. Па звестках аперацыйнікаў, са спадарожнікамі, якія прапанавалі працаўладкаванне, дзятчаты пазнаміліся ў сацыяльнай сетцы. Планавалася, што частку заробку яны будуць пакідаць сабе, а частку — плаціць за арганізацыйныя паслугі і ахову.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Як нас дураць

ШПІЦАЎ ТАК І НЕ ДАЧАКАЎСЯ...

На «вуду» махляроў, якія арудуюць у інтэрнеце ў разліку на бяздумна даверлівых людзей, папаўся жыхар пасёлка Краснасельскі Ваўкавыскага раёна.

Як паведамілі ў прэс-службе УУС Гродзенскага аблвыканкама, некалькі месяцаў таму малады чалавек зацікавіўся прапановай аб набывці памеранскіх шпіцаў (дэкарэтыўная парода сабак) і заказаў двух шчанят, а затым электронным перадамам «Вестэрн Юніён» пералічыў задатак у памеры 200 амерыканскіх долараў. Грошы накіраваліся быццам у Камерун, аднак рэдкіх жывёл закахчы так і не дачакаўся. Зразумешчы, што аказався падманам, ён звярнуўся ў міліцыю, дзе завалі крымінальную справу па артыкуле «махлярства».

Вось чым абярнулася нежаданне рабчы высновы з чужых памылак, пра што ўжо неаднойчы нагадалі праваахоўныя органы і СМІ. Нядаўна, напрыклад, жанчына са Шчучынскага раёна не атрымала з таго ж Камеруна папуга Жако, страціўшы паўтысячы долараў. Цяпер вост — «шпіцы»... Хто наступны?

Барыс ПРАКОПЧЫК



МІРНАЕ «ДНЯПРОЎСКАЕ ПАБОШЧА»

У Магілёўскай вобласці вядзецца маштабная падрыхтоўка да Дня Перамогі

Калі ўсё, што запланавалі мясцовыя ўлады, здзейсніцца, рэгіён будзе не пазнаць. У праграме — рамонт, маштабнае азеляненне, адкрыццё новых помнікаў, падрыхтоўка да вялікай тэатралізаванай праграмы. Прычым шмат чаго будзе рабіцца на грамадскіх пачатках — спадзяванні на сумленнасць жыхароў вобласці. Хочацца, каб кожны зрабіў свой унёсак у Вялікую Перамогі.



Помнік, грошы на які сабралі жыхары Клімавічаў.

МАГІЛЁЎШЧЫНА ПАТОНЕ Ў САДАХ

Падчас акцыі БРСМ «Сады Вялікай Перамогі» ў Клімавіцкім раёне пасадзілі 70 яблыневых саджанцаў, устанавілі памятник каменю і заклалі капсулу з пасланнем да нашчадкаў. Наагул, на Магілёўшчыне моладзь збіраецца і пасадзіць новыя сады, і ўзяць шэфства над ужо існуючымі, асабліва над тымі, якія знаходзяцца ва ўласнасці ветэранаў. Незвычайны падыход да «садовай» акцыі — у Слаўгарадзе. Тут вырашана пасадзіць усяго 7 дрэў, але рукамі сужэнцаў, якія крочаць разам па жыцці 10 гадоў. А яшчэ, як паабяцаў першы сакратар абкома БРСМ Павел АЛЕКСА, у адным з раёнаў закладуць сад у выглядзе лічы 70, якая будзе чытацца з вышыні птушынага палёту.

Ветэраны ж збіраюцца разам са сваімі ўнукамі і праўнукамі пасадзіць ліпавую алею ў гонар 70-годдзя Перамогі на Буйніцкім полі. Дрэвы ўпрыгожаць сцяжынкай ад капліцы да каменя Канстанціну Сіманаву.

РЭКАНСТРУКЦЫЯ БОЮ НА ВАДЗЕ

У Магілёве вядзецца падрыхтоўка да грандыёзнай рэканструкцыі бою на рацэ Днепр.

— Тэатралізаванае дзеянне будзе праходзіць і на вадзе, і на зямлі, і ў павятры, — адзначае намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерый МАЛАШКА. — Удзел у ім прыме каля 3 тысяч чалавек. Акрамя батальённых сцяг, яны рэканструюць паветраны бой, прысвечаны геаграфічнаму падзеігу лётчыка Мікалая Цірохіна, які здзейсніў дваіны таран.

Па задумцы арганізатараў, імправізаваная сцена размесціцца пасярэдзіне Дняпра. Удзельнікі будуць падвозіць да яе на пантонах, некаторыя спускацца на парашутах. Гледачы змогуць убачыць сапраўднае эпічнае палатно з рэканструкцыяй баёў, фарсіраваннем Дняпра, святкаваннем Вялікай Перамогі. У «баявых» сутычках прымуче ўдзел у тым ліку і ваенныя, будзе

здзейнічана таксама спецыялізаваная тэхніка і самалёты.

Каб стварыць умовы для прагляду гэтага відэафрагмента прадстаўлення, плануецца да 8 мая навесяці ўзорны пародак на участку набярэжнай Дняпра ад моста па Пушкінскім прапекце да вяслярнай станцыі. Як адзначаў мэр горада Уладзімір ЦУМАРАЎ, да 8 мая тут будзе адрамантаваныя ўсе пешаходныя дарожкі і зроблена неабходнае асявятленне, добраўпарадкавана берагавая частка, прыведзены ў парадак гарадскі пляж, пасаджаны клумбы і ўведзены ў строй прычал на тры катэры.

У ГОНАР ПАЦЯРПЕЛЫХ АД ВАЙНЫ МАЦІ, УДОЎ І ДЗЯЦЕЙ

Такі помнік з'явіўся ў Клімавічах. Грошы на яго збіралі ўсім горадам. Як паведаміла начальнік аддзела ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Вікторыя ПРАКОФ'ЕВА, з ініцыятывай выступіў ветэран вайны Ілья Фядоценка. Ён лічыць, што на дзіцяці і жаночыя плечы падчас вайны ляглі не менш цяжкія выпрабаванні, чым на салдат. Ветэран асабіста ўнёс 3 мільёны рублёў на гэты помнік.

Вялікая рэканструкцыя чакае мемарыяльны комплекс на месцы былога канцлагера па прапекце Шміта ў Магілёве. Да 1 мая скончыцца толькі першы яе этап. Капітальны рамонт мемарыяла абвядзецца гораду прыкладна ў 2,8 мільярд рублёў.

Да Дня Вялікай Перамогі будзе наведзены ўзорны пародак на ўсіх вайсковых пахаваннях Магілёўшчыны. Па словах начальніка напрамку ідэалагічнай працы і сацыяльнай абароны абласнога ваеннага камісарыята Сяргея БАЖКОВА, на 1 студзеня на тэрыторыі вобласці знаходзілася 1563 вайсковыя пахаванні. Свой асобны прытулак тут знайшлі больш за 320 тысяч удзельнікаў вайны. Імёны амаль 268 тысяч з іх дагэтуль невядомы.

Нэллі ЗІГУЛЯ.

Памяць, якая заўсёды



У Мінску прайшло ўшанаванне новых «Праведнікаў народаў свету». На сцяне гонару ў Садзе праведнікаў у Ізраілі выбіты прозвішчы простых беларускіх сялян Юстына Буінскага і яго жонкі Веры Буінскай з-пад Навагрудка, а таксама Настасі Антонік са Слонімішчыны. На жаль, гэтых людзей ужо даўно няма на гэтым свеце. Мужных Юстына і Веру Буінскіх, за тое, што яны ратавалі людзей яўрэйскай на-



цыянальнасці, у 1943 годзе ў гестапаўскім засценку закатавалі. Настася Антонік памерла неўзабаве пасля вайны.

Але ўдзячная памяць аб іх засталася. На цырымоніі, якая прайшла ў новым музеі Вялікай Айчыннай вайны, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь Іосіф Шагал уручыў імяныя медаль «Праведнікаў народаў свету» і Ганаровыя дыпламы іх родзічам — дачцэ, унукам і праўнукам. На гэтую ўрачыстую за Баранавіч прыхоласта шмат патомкаў Буінскіх, і ў тым ліку трое праўнукаў. Малодшую 10-гадовую Веру назвалі ў гонар яе мужнай прабаці.

У музеі прайшла таксама выстава «Халакост ва чымся вязня» вядомага ізраільскага мастака і паэта Ёсефа Бау, былога вязня гета і канцлагера.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.



Падпіска-2015

ХТО ГУЛЯЕ, ТОЙ І ВЫЙГРАЕ!

...Гэта ўжо за правіла: газета павінна не толькі інфармаваць ды прасвятляць, яна павінна дапамагаць сваім чытачам — рыхтаваць пасад для дачок ды ўнучак (у выглядзе новых тэлевізараў ці халадзільнікаў), пераходзіць на лічбавы тэлебачанне, каціць траву, сушыць гародніну, а то і... адпачываць!

Адданыя прыхільнікі «Звязды», вядома ж, здагадаліся, пра што размова: днямі ў сценах рэдакцыі адбыўся чарговы розыгрыш прызоў, сярод якіх — на гэты раз — было якраз тое, што спрыяе добраму адпачынку, пажадана — на прыродзе.

Такім чынам, знішчальнікі на сякомых КотарOFF выйгралі: Лідзія Аляксандраўна МАРТЫНЕНКА, г.п. Мікашэвічы Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці;

Людміла Міхайлаўна ПАВУК, г. Лепель Віцебскай вобласці; Алена Уладзіміраўна КРАЦІК, г. Гомель;

Кацярына Дзмітрыйна ВІНАГРАД, в. Валейка Наваградскага раёна Гродзенскай вобласці;

Лілія Міхайлаўна ЖАУНЯК, г. Клічэ Магілёўскай вобласці;

Тамара Пятроўна ВАСІЛЕУСКАЯ, в. Лоша Уздзенскага раёна Мінскай вобласці;

Таццяна Івануна ЦЯЦЕРКІНА, г. Мінск.



Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

Суперпрыз — барбекю Sundays — выйграў Аляксей Васільевіч ШЧЭРБА, г. Кобрин Брэсцкай вобласці.

Што да гэтага дадаць, апроч віншаванняў шчасліўчыкам?

Ды хіба тое, што розыгрыш, як заўжды, ператварыўся ў маленькае свята, на якім па традыцыі прысутнічалі і нашы падпісчыкі. На гэты раз імі сталі спадары Генадзь Пятровіч МАКОУСКІ і Віктар Уладзіміравіч ФІЛІМОНЧЫК. Абодва пастаняна вылісваюць «Звязду» каля 40 гадоў! І гэтага ж шчыра жадаюць іншым!

Афіцыйна: арганізатарам рэкламнай гульні «Адпачнем на прыродзе са «Звяздою» з'яўляецца рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз-

да» (УНП 100155376), размешчаная па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А.

Рэкламная гульня «Падпішыся на «Звязду» зарэгістравана Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь 11.03.2015 г. (пасведчанне № 2522) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з 14 сакавіка па 30 чэрвеня 2015 года ўключна сярод падпісчыкаў газеты «Звязда» другога квартала або першага паўгоддзя 2015 года. Усяго ў гульні ўзялі ўдзел 143 падпісчыкі.

Тэлефон для давадкаў па пытаннях правядзення рэкламнай гульні і атрымання прызоў: 8 (017) 284 44 04.

Узровень

РЭКТАР БДУ СТАЎ ВІЦЭ-ПРЭЗІДЭНТАМ ЕАУ

Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта акадэмік Сяргей Абламежка абраны віцэ-прэзідэнтам Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў (ЕАУ).

Выбары адбыліся на XIII з'ездзе, які прайшоў у Санкт-Пецярбургу. Згодна са статутам, кіруючы склад асацыяцыі прызначаецца тэрмінам на пяць гадоў. Прэзідэнтам на наступны тэрмін зноў абраны рэктар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. Ламаносава акадэмік Віктар Садоўніч.

Еўразійская асацыяцыя ўніверсітэтаў была створана ў 1989 годзе як Асацыяцыя ўніверсітэтаў ССРС, а ў 1992 годзе была ператворана ў Еўразійскую асацыяцыю ўніверсітэтаў. Сёння асацыяцыя аб'ядноўвае 141 вышэйшую навучальную ўстанову Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Казахстана, Кыргызстана, Латвіі, Малдовы, Расіі, Таджыкістана, Туркменіі, Узбекістана і Украіны.

Яе дзейнасць скіравана на захаванне і развіццё адзінай адукацыйнай прасторы і супрацоўніцтва. Вышэйшым кіруючым органам асацыяцыі з'яўляецца з'езд. У розныя гады ён праходзіў у Маскве, Кіеве, Баку, Ашхабадзе, Казані, Мінску і Астане.

Акрамя арганізацыйных пытанняў, на з'ездзе былі разгледжаны асноўныя напрамкі супрацоўніцтва вышэйшых навучальных устаноў Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў на 2015 год. Сёння БДУ супрацоўнічае з большай яі саркаа ўніверсітэтамі — членамі асацыяцыі. Гэтае ўзаемадзеянне накіравана на развіццё акадэмічнай мабільнасці студэнтаў і выкладчыкаў, сумеснае правядзенне навуковых мерапрыемстваў, рэалізацыю адукацыйных праектаў, а таксама на прыцягненне грамадзян еўразійскіх краін да навучання ў БДУ.

Надзея НІКАЛАЕВА

Будзь у курсе!

Да Вільнюса стане танней

З 21 красавіка Беларуска чыгунка зніжае кошт праезду ў цягніку №801/802 Мінск — Вільнюс на 15 працэнтаў.

Гэты маркетынгавы крок ставіць за мэту развіццё транспартных зносін паміж Беларуссю і Літвой і, прыватнасці, павышэнне канкурэнтаздольнасці чыгуначных пасажырскіх перавозак у зносінах паміж сталіцамі дзвюх дзяржаў, паведамілі ў прэс-цэнтры магістралі.

У састану цягніка №801/802 Мінск — Вільнюс уключаны вагоны з месцамі для сядзення, кошт праезду ў якіх з 21 красавіка будзе складацца ад 180 тысяч рублёў. Продаж білетаў па новых цэнах распачнецца з гэтага дня. Цягнік міжнародных ліній беларускага фарміравання Мінск — Вільнюс курсіруе па суботах і нядзелях. Час адпраўлення са станцыі Мінск-Пасажырскі — 9.45. У зваротным кірунку састану адыходзіць з Вільнюса ў 21.00.

Зніжкі спрыяюць папулярнасці цягніка

Цягнік Мінск — Рыга карыстаецца ўсё большай папулярнасцю сярод пасажыраў, канстатуецца на Беларускай чыгунцы.

Так, у сакавіку ім было перавезена больш за 1,3 тысячы пасажыраў, што перавышае ўзровень аналагічнага перыяду мінулага года на 9 працэнтаў. А ў параўнанні з лютым сёлётыня года аб'ём перавозак павялічыўся яшчэ больш — на 15,3 працэнта.

Пры рэалізацыі праязных білетаў на цягнік №87/88 прымяняецца гнуткая сістэма зніжак, што дазваляе зніжаць кошт праезду ў залежнасці ад даты продажу. Так, 15 працэнтаў ад кошту білета можна эканоміць, калі набыць яго не пазней, чым за 31 дзень да адпраўлення цягніка. З улікам гэтай зніжкі кошт праезду ў плацкартным вагоне складае 580 700 рублёў, у купэльным — 897 700 рублёў. Прапрацоўваецца пытанне аб пашырэнні выкарыстання спецыяльных тарыфных планаў пры праездзе ў цягніку Мінск — Рыга. Разглядаецца таксама магчымасць уключэння ў яго састану вагонаў з месцамі для сядзення.

Сяргей РАСОЛЬКА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2015 г.					
Наименование банка ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2015	01.04.2014	
1	2	3	4	5	
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	53 660	26 212	
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-	
4	Средства в Национальном банке	1103	37 740	36 116	
5	Средства в банках	1104	178 314	13 507	
6	Ценные бумаги	1105	3 205	3 205	
7	Кредиты клиентам	1106	250 878	207 889	
8	Производные финансовые активы	1107	5 955	4 755	
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	1	1	
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	46 257	39 864	
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	-	-	
12	Отложенные налоговые активы	1111	-	-	
13	Прочие активы	1112	16 637	18 843	
14					

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2010 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.

Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А, пом. 3, каб. 4, 6.

Тел.: (8 017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.

Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, среда с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье.

В течение трех предшествующих лет ООО «Айрон» как заказчик строительства были построены следующие объекты:

- в 2013 году: жилой дом №44 по ул. Янковского в г. Минске;
- в 2014 году: жилой дом №11 по проспекту Дзержинского в г. Минске, жилой дом №13, 5 по ул. Радзевича в г. Минске, жилой дом №131 по пр-ту Победителей в г. Минске.

Информация о проекте строительства.

Цель строительства – исполнение условий договора №49-Д от 19 февраля 2013 года, заключенного с Минским городским исполнительным комитетом на реализацию права проектирования и строительства многоквартирного жилого дома со встроенными объектами торгового-общественного назначения №2 по генплану по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного в г. Минске.

Начало строительства – 30 мая 2014 года, окончание строительства в 11 секциях – 31 декабря 2016 года.

Строительство ведется с выделением очередей:

- 1-ая очередь строительства – жилые секции 5-11, встроенные помещения секции 5-11, благоустройство территории;
- 2-ая очередь строительства – жилые секции 1-4, встроенные помещения секции 1-4, благоустройство территории, 2-уровневая подземная автостоянка;
- 3-ая очередь строительства – благоустройство сквера по ул. Декабристов.

Застройщиком получены:

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

«Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгового-общественного назначения №2 по генплану по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного в г. Минске» 1 очередь строительства

– заключение государственной экспертизы (РУП «Главгосстройэкспертиза») архитектурного проекта с рекомендацией к утверждению проекта № 778-15/12 от 12.10.2012 г.;

– решение Минского городского исполнительного комитета № 1726 от 11 июля 2013 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства и внесении изменений в решение Мингорисполкома»;

– свидетельства (удостоверены) № 500/726-12432, №500/973-2960, №500/726-12000, №500/726-11948, №500/726-11485, №500/726-11947 о государственной регистрации на право временного пользования на земельные участки, расположенные по адресу г. Минск, по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожной – пер. Разинского – пер. 1-го Извозного в г. Минске;

– разрешение на производство строительно-монтажных работ Инспекции департамента по надзору и контролю за строительством по г. Минску № 2-203Ж-01913 от 23.05.2014 г.

Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент». Договор генерального подряда №-24-10/Д2 от 24.10.2013 г.

Проектом предусматривается строительство жилого дома на 810 квартир в 11 секциях с размещением в подвале и первом этаже встроенных помещений торгового-общественного назначения в границах пр. Дзержинского – ул. Паланина. Этажность здания 19-20 этажей. Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с наружными стенами из блоков ячеистого бетона. Наружная отделка – декоративная рельефная штукатурка с порцелановой фазадной краской. Оконные блоки – стеклопакеты ПВХ, лоджии и балконы остеклены. Планировки квартир выполнены с учетом принципов функционального зонирования, внутренняя отделка квартир – подготовка под финишную отделку. В каждой секции жилого дома имеется два лифта.

В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в общую долевую собственность, входят помещения инженерного назначения (электрощитовые, машинные отделения, мусоросборники, тепловые пункты, лифтовые шахты, водомерный узел); коридоры (за исключением коридоров, составляющих вспомогательные площади по отношению к аэрированию, встроенно-пристроенным помещениям), лифты и лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные лестницы, переходные балконы, тамбуры, конструкторские дома, водоотводящие устройства, механические, электрические, сантехническое

и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства, гостевые парковки, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания, и право землепользования.

Для привлечения должников к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридические лица однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные квартиры, встроенные помещения торгового и офисного назначения в секциях 10-11:

- 1-комнатные – при 100% оплате стоимость 1 м² 1300 долларов США, при оплате в рассрочку стоимостью 1 м² 1400 долларов США;
- 2-комнатные – при 100% оплате стоимость 1 м² 1200 долларов США, при оплате в рассрочку стоимостью 1 м² 1300 долларов США;
- 3-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость 1 м² 1150 долларов США, при оплате в рассрочку стоимостью 1 м² 1250 долларов США;
- 4-комнатные и 5-комнатные (2-уровня 19-20 этаж от 121 м²) – при 100% оплате стоимостью 1 м² 1000 долларов США, при оплате в рассрочку стоимостью 1 м² 1100 долларов США.

Встроенные помещения торгового назначения, расположенные на 1 этаже секции 5-11 – стоимостью 1 м² 2100 долларов США.

Помещения офисного назначения, расположенные на 1 и цокольном этаже секции 5-11 – стоимостью 1 м² 1900 долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строительства.

Ознакомление должников с планировками квартир, предлагаемым для заключения договоров создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12.

Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.

Официальный сайт www.айрон.бй

БЕЛАРУСБАНК

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечания	2014 год	2013 год
				4	5
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		2 777 739	2 120 002
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		5 983	5 634
4	Средства в Национальном банке	1103	4.1.	16 271 013	13 383 906
5	Средства в банках	1104	4.3.	6 384 616	6 303 141
6	Ценные бумаги	1105	4.2.	17 803 521	16 428 938
7	Кредиты клиентам	1106	4.3.	142 317 245	112 404 572
8	Производные финансовые активы	1107	4.4.	6 015 728	4 544 857
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	4.5.	1 009 012	668 366
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	4.6.	4 182 067	3 801 031
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	4.7.	13 451	7 777
12	Отложенные налоговые активы	1111	4.10.3.	6 496	604 688
13	Прочие активы	1112	4.4.	698 779	604 688
14	ИТОГО активы	11		197 485 650	160 272 912
15	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Средства Национального банка	1201	4.8.	5 436 046	4 921 000
17	Средства банков	1202	4.8.	28 325 608	21 596 941
18	Средства клиентов	1203	4.8.	124 683 277	100 337 800
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	4.8.	13 364 666	9 794 907
20	Производные финансовые обязательства	1205	4.8.	24 705	1 452
21	Отложенные налоговые обязательства	1206	4.10.3.	6 052	927 166
22	Прочие обязательства	1207	4.8.	1 303 876	1 277 166
23	ВСЕГО обязательства	120		173 144 230	137 579 266
24	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
25	Уставный фонд	1211	4.9.	16 689 248	16 687 553
26	Эмиссионный доход	1212		-	-
27	Резервный фонд	1213		1 205 945	1 051 804
28	Фонды переноски статей баланса	1214	4.9.	2 119 258	2 302 342
29	Накопленная прибыль	1215	4.9.	4 326 969	2 651 947
30	ВСЕГО собственный капитал	121		24 341 420	22 693 646
31	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12		197 485 650	160 272 912

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечания	2014 год	2013 год
				4	5
1	Процентные доходы	2011	5.1	20 596 393	18 379 200
2	Процентные расходы	2012	5.1	16 201 608	14 603 387
3	Чистые процентные доходы	201	5.1	4 394 785	3 775 813
4	Комиссионные доходы	2021	5.2	4 225 728	1 951 000
5	Комиссионные расходы	2022	5.2	974 643	684 673
6	Чистые комиссионные доходы	202	5.2	1 451 085	1 266 327
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	5.5	2 866	2 576
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	5.3	4 098	(12 996)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	5.3	(385 512)	121 416
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	5.5	1 449 491	688 206
11	Чистые отчисления в резервы	207	5.4.2	4 12 651	664 958
12	Прочие доходы	208	5.5	753 335	304 022
13	Операционные расходы	209	5.6	4 711 625	3 431 490
14	Прочие расходы	210	5.6	719 450	579 187
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		1 826 422	1 505 729
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212		162 362	104 449
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА ПРОСТУЮ АКЦИЮ	2		1 664 060	1 401 280
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях				
19	Разводная прибыль на простую акцию	22	6	100	86
20	Разводная прибыль на простую акцию	23		-	-

Аудиторское заключение независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» годовой финансовой отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк», подготовленной по итогам деятельности за 2014 год

Г-ну Писарки Сергею Павловичу
Председателю Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»
Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «АСБ Беларусбанк»
Национальному банку Республики Беларусь
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Банк).

В соответствии с Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 507 –Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», годовая финансовая отчетность ОАО «АСБ Беларусбанк» состоит из:

- Бухгалтерского баланса Банка на 1 января 2015 года (Форма 1);
- Отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год (Форма 2);
- Отчета об изменении собственного капитала Банка за 2014 год (Форма 3);
- Отчета о движении денежных средств Банка за 2014 год (Форма 4);
- Примечаний к годовой финансовой отчетности.

Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 507 –Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее – законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности).

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и представление годовой финансовой отчетности, прилагаемой на 105 листах, в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2014 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Наименование статей собственного капитала					
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переноски статей баланса	всего собственный капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
1	Остаток на 1 января 2013 г.	3011	16 187 553	-	811 446	1 982 486	1 766 369	20 747 854
1.1	В том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-
2	Изменения статей собственного капитала	3012	500 000	-	240 358	669 461	535 973	1 945 792
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	1 401 280	5 041 861	1 953 036
2.2	направление прибыли на пополнение резервов	30122	-	x	240 358	(240 358)	x	-
2.3	с учредителями (участниками)	30123	500 000	-	x	(507 244)	x	(7 244)
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	500 000	-	x	x	x	500 000
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(507 244)	x	(507 244)
2.6	с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-
2.7	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	15 783	(15 783)	-
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2014 г.	3013	16 687 553	-	1 051 804	2 651 947	2 302 342	22 693 646
Раздел II. За отчетный год								
4	Остаток на 1 января 2014 г.	3011	16 687 553	-	1 051 804	2 651 947	2 302 342	22 693 646
5	Изменения статей собственного капитала	3012	1 695	-	154 141	1 675 022	(183 084)	1 647 774
5.1	совокупный доход	30121	x	x	x	1 664 060	(6 767)	1 657 293
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	154 141	(154 141)	x	-
5.3	с учредителями (участниками)	30123	1 695	-	x	(11 238)	x	(9 543)
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	1 695	-	x	x	x	1 695
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(11 238)	x	(11 238)
5.6	с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-
5.7	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	176 341	(176 341)	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	24	24
6	Остаток на 1 января 2015 г.	3013	16 689 248	-	1 205 945	4 326 969	2 119 258	24 341 420

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечания	2014 год	2013 год
				4	5
1	Прибыль (убыток)	30121	4.9	1 664 060	1 401 280
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	6	(6 767)	551 756
2.1	В том числе: от операций с основными средствами, объектами незавершенного строительства и оборудованием к установке	3012122		(5 430)	551 755
2.2	пересценка нематериальных активов	30121222		-	-
2.3	пересценка ценных бумаг	30121223		(1 337)	1
2.4	пересценка инструментов хеджирования	30121224		-	-
2.5	пересценка прочих статей баланса	30121225		-	-
3	ИТОГО совокупный доход	30121		1 657 293	1 953 036

Обязанности Аудиторской организации Мы несем ответственность за достоверность годовой финансовой отчетности во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 года № 56-3 и национальными правилами аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в годовой финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в годовой финансовой отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения годовой финансовой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения годовой финансовой отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля Банка с целью планирования дальнейшей аудиторской процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления годовой финансовой отчетности.

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, годовая финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год по указанной дате в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 507 –Об утверждении Инструкции по составлению годовой финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде.

Прочие вопросы
Годовая финансовая отчетность не имеет своей целью представление финансового по-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечания	2014 год	2013 год
				4	5
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	7010		20 322 559	18 813 951
3	Уплаченные процентные расходы	7011		(15 990 050)	(14 485 471)



■ Пад аховай

ПАСТАЎЦЕ ЗЛОДЗЕЮ ЗАСЛОН

Найлепшым спосабам захаваць дабро па-ранейшаму застаецца ўстаноўка пультавай сігналізацыі

Зусім хутка пачнецца дачны сезон. Дзясяткі тысяч людзей на выхадных рушаць за межы гарадоў. Але гэты час года становіцца прывабылым і для аматараў чужога добра, бо многія кватэры і дамы застаюцца на пэўны час без кантролю гаспадароў. Карэспандэнт «Звязды» папрасіў начальніка аддзела сродкаў і сістэм аховы Мінскага гарадскога ўпраўлення Дэпартамента аховы МУС Івана ТРУСЕВІЧА прывесці свае асабілыя лікбез па тым, як жа зберагчы сваё жыллё ў цішыні ад няпрошаных гасцей з крымінальнымі схільнасцямі.

Злодзею дабрацца лягчэй за ўсё. Зоны рызыкі — нізка размешчаныя вокны, разнастайныя канструкцыі, а на верхніх паверхах — вентыляцыйныя шахты. А вось у кватэры «пасярэдзіне» злодзею дабрацца такім шляхам ужо цяжкавата. Адсюль розніца ў патрабаваннях да аховы жылля. Калі гаспадарам кватэры на прамежкавых паверхнях пры заключэнні дагавора на ахову тэарэтычна можна абмежаваць мінімальнымі патрабаваннямі — блакіроўкай дзвярэй і датчыкам руху на кватэры, то ў самых ніжніх і верхніх кватэрах лепш паставіць сігналізацыю і на вокны. Усе гэтыя рэчы ўдакладняюцца пры заключэнні дагавора. Калі ўладальнік не хоча ставіць дадатковыя ступені аховы па нейкіх прычынах — гэта яго права. Дастаткова толькі напісаць адпаведную заяву, якая будзе падшыта ў асабістую справу. І пасля спецыялісты зманціруюць сістэму так, як гэтага хоча гаспадар жылля.

А вось у кватэры «пасярэдзіне» злодзею дабрацца такім шляхам ужо цяжкавата. Адсюль розніца ў патрабаваннях да аховы жылля. Калі гаспадарам кватэры на прамежкавых паверхнях пры заключэнні дагавора на ахову тэарэтычна можна абмежаваць мінімальнымі патрабаваннямі — блакіроўкай дзвярэй і датчыкам руху на кватэры, то ў самых ніжніх і верхніх кватэрах лепш паставіць сігналізацыю і на вокны. Усе гэтыя рэчы ўдакладняюцца пры заключэнні дагавора. Калі ўладальнік не хоча ставіць дадатковыя ступені аховы па нейкіх прычынах — гэта яго права. Дастаткова толькі напісаць адпаведную заяву, якая будзе падшыта ў асабістую справу. І пасля спецыялісты зманціруюць сістэму так, як гэтага хоча гаспадар жылля.

Ілжывыя спрацоўванні датчыка руху таксама сустракаюцца ў нашай практыцы, аднак здараецца гэта ўжо даволі рэдка. Тэхнічны прагрэс ідзе наперад, ды і самі заводы-вытворцы не зацікаўлены ў тым, каб пастаўляць бракаваную прадукцыю, якую пэўна іх вернуць.

А вось са сваімі жывёламі існуюць праблемы. Неаднойчы сутыкаліся з наступнай сітуацыяй. Прыходзіць да нас кліент, у якога дома жыве шчэня, і выбірае апавяшчальнік, адаптаваны пад перамяшчэнне жывёл вагой да 15 кілаграмаў, бо ён крэху таннейшы. Мінае некалькі месяцаў, і шчэня вырастае ў

МЕТАЛІЧНЫЯ ДЗВЕРЫ І ЗЛЫЯ САБАКІ — НЕ ПАНАЦЯ

— Калі, напрыклад, у шматпавярховым доме абакралі нейкую кватэру, мы гэтага не ўтойваем і кажам пра тое, што здарылася бядо. Адначасова з гэтым прапануем усталяваць у кватэрах сігналізацыю, каб свайго добра не пазбавіліся іншыя жыхары. Але пагаджаюцца на гэта не ўсе гаспадары.

«Ат, у мяне металічныя дзверы стаяць, ніякі злодзеі не залезе». Паняцце аб іх надзейнасці жыве ў ментальнасці яшчэ з 90-х, але, паверце, з таго часу тэхналогіі пайшлі далёка наперад, у тым ліку і ў дамушніку. «Кваліфікаваны» ўзломшчык са стажам можа адчыніць нават самыя наварочаныя металічныя дзверы менш чым за паўгадзіны.

Трэція адмаўляюцца ад устаноўкі сігналізацыі, прыводзячы ў якасці аргумента сабаку. Аднак вядомы выпадкі, калі зламшчыкі забіралі свойскіх жывёл. Нават калі на маёмасць ніхто не кваліфікаваў, гаспадар сабакі фактычна прывязаны да сваёй хаты. Ды і выбрацца, напрыклад, на адпачынак ужо складаней: трэба думаць, куды ж падаць гадаванца. Акрамя таго, само ўтрыманне чатырохногага ахуныка абыходзіцца ў месяц значна даражэй, чым нашы паслугі.

РОЗНІЦА ПАМІЖ ПАВЕРХАМІ ВАЖНАЯ

— Больш надзейнага спосабу аховы нерухомаści, чым пультавая сігналізацыя, чалавецтва пакуль не вынайшла. Устанавіць яе вельмі проста. Дастаткова звярнуцца да участкавага інспектара або ў раённы орган унутраных спраў ці ў тэрытарыяльны аддзел Дэпартамента аховы.

У кватэры, размешчаныя на першым і апошнім паверхах,

— А калі ўзроўняў больш за адзін? — пацікавіўся я.

— Калі вы жывяце ў кватэры або прыватным доме, у якім больш за адзін паверх, за ахову кожнага ўзроўню прыйдзецца плаціць асобна. Напрыклад, такса да 50 тысяч рублёў за месяц. Кожны наступны ўзровень азначае прыбавленне гэтай сумы.

КНОПКА ТРЫВОЖНАЙ СІГНАЛІЗАЦЫІ — У КІШЭНІ

— У стрэсавай сітуацыі чалавек не заўжды можа распазнаць лічы на клявіятуры тэлефона, каб пры неабходнасці набраць

ІНДУЛЬГЕНЦЫЯ НА ЛЖЫВЫ ВЫКЛІК УСЯГО АДНА...

У сярэднім па Мінску за дзень сігналізацыя на розных аб'ектах спрацоўвае каля сотні разоў. Адна большасць гэтых выпадкаў звязана не з тым, што ў дом ці кватэру лезуць злодзеі, а з элементарнай няпамятлівасцю гаспадароў жылля.

— Адрозна па мантажу сігналізацыі не ўсе могуць прывыкнуць, што цяпер трэба спачатку адключыць ахову, і толькі пасля ўжо адмыкаць кватэру. Ці вось пагуляў чалавек у рэстаране, вяртаецца дадому нападцітку і, зразумеў, яму ўжо не да апаратуры — абы да ложка дайсці. Яшчэ людзі пакідаюць вокны прыадчыненымі і сыходзяць з дому. Тут трэба звязацца на тое, што пры блакіроўцы акна сігналізацыя рэагуе на любую спробу адчыніць яго звонку. Працягваць

Толькі па шчаслівым збегу абстаўінаў ніхто ў гэтай гісторыі не пацярпеў. Але відэафрагмент быў зроблены ў адрозненне ад іншых, каб паказаць, што гэта не была сапраўдная крадзя.



Валер'ян ШКЛЕННІК

■ Пытальнік

Ехай на радзіму, пра платныя дарогі не ведаў...

Я, грамадзянін Беларусі, ехаў у свой родны Лідскі раён на асабістым легкавым аўтамабілі, які зарэгістраваны на мяне ў Рэспубліцы Польшча. Накіроўваючыся адтуль у пастановага месца пражывання праз пагранічны пераход «Брузгі», рухаўся па адзінай дарозе ў бок Ліды. У Беларусі я не быў каля двух гадоў. Аказалася, што за гэты час з'явіліся платныя дарогі. У раёне Воранава я, як парушальнік, быў затрыманы транспартнай інспекцыяй. Майму здзіўленню не было меж, калі мне паведалі пра парушэнне, за якое давалася заплата ў памеры 100 еўра. Якім чынам у сябе дома я раптам стаў парушальнікам? Чаму адны грамадзяне не плацяць за карыстанне дарогамі, а іншыя абавязаны плаціць?..



электроннага збору платы за праезд транспартных сродкаў па пэўных дарогах Рэспублікі Беларусь», а таксама Палажэннем, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 красавіка 2013 года №340 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку збору платы за праезд транспартных сродкаў па платных аўтамабільных дарогах Рэспублікі Беларусь і ўнясенні дапаўненняў і змяненняў у некаторыя пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь».

Згодна з гэтымі дакументамі, кожны карыстальнік платнай дарогі для руху па ёй абавязаны заключыць дагавор на карыстанне дарогай і зарэгістраваць транспартны сродак у сістэме электроннага збору платы (ЕТС-сістэме). Дагавор заключаецца з дзяржаўнай установай «Белаяўстрада» па форме, зацверджанай Міністэрствам транспарту і камунікацый.

Гэты парадак рэгулюецца Палажэннем, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 верасня 2012 года №426 «Аб асобных пытаннях функцыянавання сістэмы

Транспартная інспекцыя ажыццяўляе кантроль за захаваннем карыстальнікам платных аўтамабільных дарог патрабаванні парадку збору платы за праезд транспартных сродкаў па платных аўтамабільных дарогах і ажыццяўляе збор збору платы за праезд у павялічаным памеры на падставе звестак, зарэгістраваных у ЕТС-сістэме, і перададзенай інфармацыі аб парушэннях патрабаванні парадку аплаты. Доказамі факта неаплаты і (ці) няпоўнай аплаты за праезд транспартных сродкаў па платных аўтамабільных дарогах з'яўляецца інфармацыя, якая аўтаматычна генеруецца сістэмай кантролю ў рамках ЕТС-сітэмы, уключаючы час, дату і месца перасячэння станцыі збору платы. У выпадку выяўлення такога факта ўпаўнаважаная службова асоба Транспартнай інспекцыі прымяняе ў дачыненні да карыстальніка платнай дарогі меры па забяспечэнні збору платы ў павялічаным памеры, а менавіта складае акт парушэння, які ўтрымлівае патрабаванне аб унясенні платы ў павялічаным памеры.

Ад платы за праезд па платных аўтамабільных дарогах вызваляюцца транспартныя сродкі, зарэгістраваныя на тэрыторыі дзяржаў — членаў Мытнага саюза, з тэхнічна дапушчальнай агульнай масай, не большай за 3,5 тоны.

Калі дзесьці гадзін вечара на праспекце Дзімітрава ўвагу супрацоўнікаў міліцыі прыцягнуў «Форд», які нёсся з шалёнай хуткасцю і адчыненымі дзвярыма. Машына рэзка павярнула на вуліцу Маўчанскага, перасекла дваровую тэрыторыю і панеслася ў бок вуліцы Фабіцы, перыядычна выскакваючы на сустрэчную паласу. На скрыжаванні вуліц Маўчанскага і Цароўна іншамарку разварнула і яна ўляццела ў светлаву апару. Кіроўца выскачыў і кінуўся наўцёкі. Але супрацоўнікі міліцыі яго ўсё ж такі затрымалі.

«Шумахер» з адчыненымі дзвярыма Кіроўца аўта, які насіўся ў Магілёве па ажыўленай трасе, ледзь трымаўся на нагах

Толькі па шчаслівым збегу абстаўінаў ніхто ў гэтай гісторыі не пацярпеў. Але відэафрагмент быў зроблены ў адрозненне ад іншых, каб паказаць, што гэта не была сапраўдная крадзя.

Калі дзесьці гадзін вечара на праспекце Дзімітрава ўвагу супрацоўнікаў міліцыі прыцягнуў «Форд», які нёсся з шалёнай хуткасцю і адчыненымі дзвярыма. Машына рэзка павярнула на вуліцу Маўчанскага, перасекла дваровую тэрыторыю і панеслася ў бок вуліцы Фабіцы, перыядычна выскакваючы на сустрэчную паласу. На скрыжаванні вуліц Маўчанскага і Цароўна іншамарку разварнула і яна ўляццела ў светлаву апару. Кіроўца выскачыў і кінуўся наўцёкі. Але супрацоўнікі міліцыі яго ўсё ж такі затрымалі.

■ Будзь у курсе!

ПЕРАНОСЫ АДАБ'ЮЦЦА НА ПРАЦЫ ТРАНСПОРТУ

У сувязі з пераносам працоўных дзён будзе зменены рэжым работы сталічнага пасажырскага транспарту.

Як паведалі ў дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс», аўтобусныя маршруты 19-21 і 26 красавіка будуць абслугоўваць пасажыраў па графіку нядзельных дзён. Тралейбусы 19-20 выйдуча на маршруты па графіку суботных дзён, а 21 і 26 красавіка — нядзельных. Трамвай 19-21 і 26 красавіка будуць працаваць, як па выхадных. Таксама ў сувязі з правядзеннем 18 красавіка рэспубліканскага суботніка праца больш чым 30 аўтобусных маршрутаў (№№6, 9, 48, 72, 99, 108, 129, 138, 153 і інш.) і 4 тралейбусных (№№41Д, 42, 54, 92) будзе арганізавана па графіку буднага дня. Яшчэ на 13 аўтобусных (№№2С, 42, 61, 73, 107 і інш.), 7 тралейбусных (№№27, 30, 46 і інш.) і 2 трамвайных маршрутаў (№№3, 11) у гэты дзень будзе павялічана колькасць рухомага саставу. У час пік будзе арганізавана праца тралейбуснага маршрута №8, у ранішні час пік — аўтобуснага маршрута №97 і тралейбусных №№3Д, 26, 57.

Сяргей РАСОЛЬКА

■ Ну і ну!

СПРАБАВАЎ УЦЯЧЫ... НА ТРОХ КОЛАХ

У Мінску кіроўца БМВ, фактычна згубіўшы кола ў дарожна-транспартным здарэнні, спрабаваў з'ехаць з месца здарэння.

кіроўца гэта не перашкодзіла прадоўжыць рух, — расказаў падрабязнаці здарэння «Звяздзе» старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе АДАІ Партызанскага РУУС г. Мінска Таццяна Спадабаева.

Парушальнік ад'ехаў на некалькі метраў, выехаў на сустрэчную паласу і спыніўся. Мяркуюцца, каб зняць задні рэгістрацыйны нумар і пакласці яго ў багажнік. Пярэдняга ён не знайшоў: той застаўся на месцы аварыі. Затым кіроўца сёў за руль і паехаў у зваротным кірунку, пакідаючы пасля сябе следы вадкасці. За ім паехалі сведкі здарэння, якія і паведалі пра яго ў міліцыю.

Перадавой мужчына спыніўся, выскачыў з машыны і паспрабаваў уцячы. Але відэафрагмент яго затрымалі і перадалі супрацоўнікам ДАІ. Па знешніх прыкметах мужчына быў на добрым падцітку, што потым засведчыў медыцынскі агляд: 2,19 праміле алкаголю ў «тру-

бачцы». Паводле слоў парушальніка, ён некалькі гадзін таму выпіў 200 грамаў гарэлкі. На затрыманнага складзе чатыры адміністрацыйныя пратаколы.

Сяргей РАСОЛЬКА

ДАРЭЧЫ

Практычна побач і з розніцай у гадзіну адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт — п'яны кіроўца перавозіў сваё дзіця і ўчыніў дарожна-транспартнае здарэнне. Адбылося ўсё на вуліцы Ваўпшава. 35-гадовы кіроўца «Пежо» рухаўся ў напрамку вуліцы Радзьяльняй. Пад'язджаючы да кругавой раз'язкі, урэзаўся ў «Аўдзі», якая спынілася на чырныхыя сігнал святлафора. На шчасце, маленькае дзіця не пацярпела, бо знаходзілася ў спецыяльным крэсле і было прышпільным. У крыві парушальніка медыцынскі агляд засведчыў наяўнасць 2,18 праміле алкаголю. На яго складзена два адміністрацыйныя пратаколы.

ИЗВЕЩЕНИЕ УНП 100071325
Государственное производственное объединение «Минскстрой»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Комплексный проект застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одишова, Лобанка (микрорайон № 3)».
Жилой дом № 41 по генплану в городе Минске, опубликованную в газете «Звязда» 13 декабря 2014 года:
 Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с № 42 по № 76 с учетом выполнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий:
 1-комнатные квартиры – 1480 долларов США;
 2-комнатные квартиры – 1450 долларов США;
 3-комнатные квартиры – 1450 долларов США.
 Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и остается неизменной в долларах США до окончания действия договора создания объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты.
 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, равную 50 долларам США, и составляет, соответственно, 1430 и 1400 долларов США.
 Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистрация) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет 105, непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
 Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.
 Первый заместитель генерального директора – главный инженер Л.П.Стухальский

Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк»
 Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Одолевского, 129. Тел.: (8017) 229 89 91. www.homecredit.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2015 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	(в миллионах белорусских рублей)	
			01.04.2015	01.04.2014
1	2	3	4	5
1 АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	126 864	78 540
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	569 835	867 402
5	Средства в банках	1104	253 444	110 808
6	Ценные бумаги	1105	36 689	19 868
7	Кредиты клиентам	1106	1 464 644	1 473 203
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	145 713	76 650
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	-	-
12	Отложенные налоговые активы	1111	-	-
13	Прочие активы	1112	141 713	48 723
14	ИТОГО активы	11	2 738 902	2 675 194
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16	Средства Национального банка	1201	-	68 861
17	Средства банков	1202	778 276	742 012
18	Средства клиентов	1203	1 516 867	1 439 527
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	-	-
20	Производные финансовые обязательства	1205	-	564
21	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
22	Прочие обязательства	1207	21 334	18 072
23	ВСЕГО обязательств	120	2 316 477	2 269 036
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
25	Уставный фонд	1211	144 787	144 787
26	Эмиссионный доход	1212	-	-
27	Резервный фонд	1213	18 487	16 500
28	Фонды переоценки статей баланса	1214	6 846	6 023
29	Накопленная прибыль	1215	252 305	238 848
30	ВСЕГО собственный капитал	121	422 425	406 158
31	ИТОГО обязательств и собственный капитал	12	2 738 902	2 675 194

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2015 г.

№ п/п	Наименование статьи	Символ	(в миллионах белорусских рублей)	
			01.04.2015	01.04.2014
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	153 084	167 724
2	Процентные расходы	2012	143 701	128 231
3	Чистые процентные доходы	201	9 383	39 493
4	Комиссионные доходы	2021	52 657	93 781
5	Комиссионные расходы	2022	5 164	5 926
6	Чистые комиссионные доходы	202	47 493	87 855
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	24	-
9	Чистый доход по операциям с ипотечной ипотекой	205	20 644	3 125
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	(23 323)	(4 805)
11	Чистые отчисления в резервы	207	17 872	31 530
12	Прочие доходы	208	45 358	15 747
13	Операционные расходы	209	73 487	72 860
14	Прочие расходы	210	4 896	10 019
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	3 324	27 006
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	1 422	4 166
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	1 902	22 840

Председатель Правления Шербаков С.Б.
 Главный бухгалтер Латенко Г.П.
 Дата подписания - 07-апреля 2015 года


Лицензия на осуществление банковской деятельности № 18, выданная НБ РБ 24 мая 2013 года. УНП 807000056.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

Наименование продавца (балансодержателя)	Номер лота	Наименование объекта торгов, краткие характеристики	Местонахождение	Условия продажи	Начальная цена продажи, бел. руб., без учета НДС	Задаток, бел. руб.	Дата проведения аукционных торгов, время	Последний день подачи заявления для участия в торгах
ОАО «Брестоблгарант»	1	Капитальное строение (инв. №130С-30857) – административно-торговое здание, общ. пл. 269,4 м ² , расположенное на земельном участке, пл. 0,0585 га	Брестская обл., г. Пинск, ул. Завальная, 21	без условий	1 348 242 137	134 824 214	29 апреля 2015 г. в 14.00	28 апреля 2015 г.
Организатор торгов РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление								
Срок заключения договора купли-продажи В течение 20-и рабочих дней								

■ Асноўны інстынкт

...Яго цяжка назваць прыгожым, хоць у мужчын у гэтым сэнсе свае крытэрыі. Можна, для каго і прыгожы — усё залежыць ад таго, на што звяртаць увагу... Адукацыя вышэйшая. Інтэлект — сярэдні, на ўзроўні дэтэктываў Марынінай і песень Стаса Міхайлава. Не ведаю, ці бытае Лёша «Гогаля з Гегелем», але аднойчы ў кампаніі ён раскаваў анекдот, які пачынаўся так: «Едуць у машыне Пуцін і Брыджыт Бардо, і раптам ён яму гаворыць...» Анекдот быў смешны, таму ўсе рагаталі, тактоўна прапусціўшы міма вушэй прыналежнасць Бардо да мужчынскага полу. У невялікіх дозах з ім не сумна. Ветлівы, галанты, упэўнены ў сабе, гаваркі... Але, пагаварыўшы з ім паўгадзіны, пачынаеш стамляцца, як стамляешся ад усяго, што не мае меры. «Што пахне занадта добра, тое пахне дрэнна», — кажуць французы, а яны ведаюць у гэтым толк. Лёша салодкі да прыкрасці. Таму жанчыны разумныя і глыбокія, якія тонка адчуваюць фальш, яму не пад сілу. Ды ён і не імкнецца да такіх.



■ Паміж намі

Маці майго мужа — таксама чалавек?

Памятаеце стары жарт: чаму анекдоты пра цешчу ведаюць усе, а вясёлыя гісторыі пра свякроў успамінаюцца з цяжкасцю? Таму што гэта ўжо не смешна

Канфлікты са свякроў — адна з самых частых прычын разводу маладых пар. Асабліва часта гэта здараецца, калі «яе хлопчык» трапіў да «гэтай заразы» наўпрост з клепатлівых мамчынных рук. Вядома, сустракаюцца і адзківатныя, разумныя свякроў. Як правіла, яны не сядзяць без справы, заняты сваім жыццём і шчыра радуецца поспехам сына — на адлегласці. З ім трэба за тыдзень дамаўляцца пра «пасядзець з унукам адну гадзінку», таму што ў іх праца, потым басейн (або агарод), далей — прагляд любімага серыяла... Калі вам пашанцавала мець такую свякроў, адкажыце гэты артыкул і б'яжыце ў сваё шчаслівае жыццё. Для ўсіх астатніх пакунціч — некалькі слушных парадаў ніжэй.

Такім чынам, паспрабуем разам знайсці адказ на пытанне: што рабіць, калі ваша свякроў — монстр?

• **Раз'ехацца.** Безумоўна, калі ёсць такая магчымасць. Жыццё ў сям'і мужа, якім бы зручным яно ні было, ніколі не дазволіць вам жыць па сваіх правілах. Вы заўсёды будзеце «той, якая прыйшла на чужую тэрыторыю». І ўсе вашы 32 формы для пірага не зробіць вас гаспадыняй на кухні.

• **Быць заўсёды ветлівай.** Не вядзецца на правакацыі. Называйце свякроў нават у тэлефонных размовах з свякроўкамі поўным імем. Ветлівае — найлепшая зброя. Дарчы, варта абмеркаваць з мужам, які бы яму хацелася, каб вы называлі яго маму. Ну і, вядома, ніхто не скажа, які лепш называць свякроў, акрамя яе самой. Ёсць дамы, якім абавязкова патрэбна, каб нявестка называла іх проста па імені (так яны адчуваюць сябе прагрэсіўнымі і маладымі), а камусьці падабаецца зварот выключна «на вы» ці катэгарычнае «мама». У апошнім выпадку не дай Бог вам стаць у позу і сказаць што-небудзь накшталт: «Ды якая яна мне мама?!» Максимум, што вы можаце зрабіць, — дадаць да гэтага пшчотнага слова яе імя. Дапусцім, называць свякроў «мама Таня».



• **Паспрабаваць знайсці з ёй агульныя інтарэсы.** Якім бы дзіўным гэта ні здавалася, свякроўка таксама чалавек і, страшна падумаць, жанчына. У яе таксама можа быць хобі (фіялкі, распіскі бацьку, дэка, серыялы, падрыўны дзейнасць у адносінах да суседкі).

Даведаўшыся, да чаго свякроў не абмякавае. Раптам вы так жа горача любіце коікія і зможаце жыць абмеркаваць арыганальны дыялай новага каінага латка? Паспрабуйце ўбачыць у свякроў не ворага, а чалавеча. Запрасіце яе на сумесны шопінг, абавязкова прыслухоўваючыся да яе думак і не забываючыся пры гэтым выгавяць з кучы рэчаў што-небудзь са словамі: «Гэтая сукенка павінна выдатна падыйсці вам!» Праяўляйце клопат і пра яе гардэроб. Яна ж жанчына!

• **Прыцягваць да выхавання дзяцей.** Гэта, дарчы, таксама можа быць адным з вашых агульных інтарэсаў. Хоць тут не ўсё адназначна. Самыя распаўсюджаныя тыпы свякроўкі — гэта «што-выробіцемаіунукам! дайцеягоме!» і «ясеінянемагу». І з таго, і з другога трэба атрымліваць выгаду. У першым выпадку — згодна ківач галавой, выслухваючы ўсе яе парадзі і рэкамендацыі, але рабіць так, як гэта трэба вам. (Але потым не забыцца падзякаваць за парад.) У другім выпадку даваць свякроў «у абарот» і проста мякка і акуратна ўводзіць у курс спраў. Тэлефанавач, каб падзяліцца радасцю ад з'яўлення першага зуба (і ўсіх наступных). Скардзіцца на бяссонныя ночы або на тое, што дзіця не хоча есці яблычнае пюрэ. Запрасіце яе ў госці на гарбату, пасля чаго ўручыць ёй унука і заняцца сваімі справамі, не забываючы пры гэтым балбатаць з ёй, як са старэйшай сяброўкай. І г.д., і да т.п. Ваша галоўная зброя — хітрасць. І НІКОЛІ не напяркайце свякроў у прысутнасці мужа (і ў яго адсутнасці таксама) у тым, што яна не хоча няньчыць унукаў. Усё роўна яна гэта пакажа ў абсалютна процілеглым святле, і вы яшчэ застанеццае вінаватай.

• **Прыцягваць яе сваякоў на свой бок.** Ідэальны варыянт, калі ў мужа ёсць родная сястра. Пастарайцеся пасябраваць з ёй. Гэта не значыць, што вы павінны рэгулярна хадзіць па начных клубах і «вісець» на тэлефоне. Дастаткова наладзіць сістэму ўзаемавырчкі (асабліва добра яна працуе, калі ў вас абедзвюх ёсць дзеці) ну і проста роўна чалавечыя адносіны. Гэта можа спатрэбіцца, напрыклад, для таго, каб даведацца, што падарыць свякроў на дзень нараджэння. Калі сястры ў наяўнасці няма, не б'яд. Ёсць іншыя блізкія сваякі: брат мужа, цётка-дзядзька і г.д. Вазьміце ў асабісты жонку мужава брата. Толькі ніколі не абмяркоўвайце з ёй недахопы свякроў, нават калі яна першая пачне гэта рабіць. Тут як на вайне: адно выпадкова сказанае слова — і вас ужо чакае расстрэл.

• **Хваліце мужа ў прысутнасці яго мамы.** Часцей раскажыце свякроў пра дасягненні і поспехі вашага мужа (чытайце: яе сына). Пра тое, як ён смачна гатуе амлет, як выдатна ён прымацаваў паліцу ў ваннай, як цудоўна гуляе з дзецьмі і г.д. Гэтым вы хваліце не яго, а ЯЕ — жанчыну, якая выхавала такі чюд.

• **Хваліце свякроў у прысутнасці яе сына.** Парада, у прынцыпе, паўтарае папярэдняму, толькі хваліць на гэты раз трэба маму. Часцей кажыце мужу аб тым, якая ў яго добрая мама. Раскажыце страшныя гісторыі з жыцця сваіх сябровак і радуічыце разам, што вам дасталася такое золата.

• **Мець зносіны праз мужа.** Калі ваша міратворчая праграма пацярпела крах і вам па-ранейшаму пагардліва ўказваюць на няправільна памяты талеркі і нявыкаханы унукаў, звядзіце дыялогі да мінімуму. Бо нават пры найлепшым вашым стварэнні ў вачах агрэсіўна настроенай свякроў вы ўсё роўна застанеццае «другім гатункам». Так што «не запарывайце».

ГАЛОУНЫЯ «НЕ» ДЛЯ НЯВЕСТКІ:

- НЕ скардзіцца мужу з кожнай нагоды.
- НЕ абмяркоўваць свякроў (хоць, зразумела, вельмі хочацца).
- НЕ старацца спецыяльна яе задобрыць.
- НЕ ўключаць у канфлікт дзяцей.

Міра КРАВЕЦ



■ Нататнік Яго жонкі



Святлана ДЗЯНІСАВА, галоўны рэдактар часопіса «Малодосць»

ЛЮДЗІ І ХМАРАЧОСЫ

Калі я, прыехаўшы ў Мінск на вучобу, здымала пакой у ружовым хмарачосе, маёй суседкай па гэтым пакоі была такая самая, як і я, шаснаццацігадовая правінцыялка, адзін у адзін, як і я, летуценніца, а ў дадатак яшчэ і цёзка. Яна захавала мяне, па-першае, тым, што вяла дзённік, а па-другое, сваім самым прыгожым у свеце плашчакым колеру ранішняга сакавіцкага неба, у зборачкі і пад паясок.

І быў у яе, маёй той суседкі, як тады нашы бабулі казалі, ухагор. І была яна, здавалася, шчаслівай. Калі, вядома, не прымаць пад увагу, што яму, таму ухажору, было ажно дваццаць пяць гадоў. Неверагодная ўзраставае прапра, як мне тады думалася, бо... «ну вось пра што з ім можна гаварыць».

У той самы час у кватэры насупраць жыла сямейная пара: яму яшчэ не было трыццаці, а ёй — «далёка за сорок». Неверагодны, як тады ж, на той самы мой розум здавалася, мезальянс.

— Нічога ты не разумееш, — дакарала мяне мая аднагрудніца і сяброўка, якая жыла ў такім самым ружовым хмарачосе на той самай вуліцы, цешыла мой густ зольмі фірменнымі блакітнымі джынсамі і курткай, аздобленай металічнымі заклёпкамі, але мела куды менш летуценнасці, дзякуючы чаму ўвесь час апускала мяне на зямлю: «Абуй красуюкі!»

А не разумела я — як паступова праз тую сяброўку высвятлялася — ледзь не галоўнага ў жыцці: майляў, калі твай спадарожнік наштам за цэбе старэйшы, то ты за ім як за каменнай сценкай, гэта па-першае. А па-другое (што, між іншым, з першага ж і вынікае), ты ніколі не дазволіш сабе няўважлівага стаўлення да якога заўгодна сказанага ім слова і нават маўчання. «Гэта, несумненна, будзе залогам вашага бяскожнага сямейнага шчасця», — падводзіла вынік сяброўка. «Калі ж мужам тваім будзе, барані Божа,

равеснік...» Тут яна была асабліва безапеляцыйнай:

— Вось скажы, хіба ў цябе ніколі не ўзнікне жадання ў разгар чарговай сваркі паслаць свайго мужа-аднагодку настолькі далёка, каб ён ужо не вярнуўся?

— А калі розніца ва ўзросце ёсць, але ў адваротны бок? — зацікаўлена пыталася я, пакідаючы пры сабе найноўшую думку пра неметагэаграфічны сварак. Але якраз на гэты конт у сяброўкі ніякай тэорыі на той момант яшчэ не выпрацавалася.

Мінуў час. Я не ведаю, як складалася жыццё маёй суседкі па пакоі, гэтакасама як не ведаю, колькі доўжылася шчасце сямейнай пары з кватэры насупраць. Ведаю толькі, што ружовыя хмарачосы ператварыліся з той пары ў чырвоныя з шакаладна-карычневым верхам. Сяроўка ж мая спачатку выйшла замуж за чалавеча, а потым, паслаўшы яго падчас чарговай сваркі настолькі далёка, што ён ужо не вярнуўся, пабралася шлюбам з хлопцам, які быў на дваццаць гадоў за яе маладзейшы, ды, расчараваная ў гэтым альянсе, у рэшце рэшт засталася адна і цяпер адчувае сябе неверагодна шчаслівай. А я ўсё ніяк не магу зразумець, чаму менавіта гэтыя акалічэнні ўспамінаюцца мне, калі даводзіцца адказваць на пытанні пра «магчымы і дазволены» ўзрост аўтара часопіса «Малодосць».

Напоўна, адказы на пытанні пра ўзросты — ідэнтычныя, аднолькава рытарычныя. Бо ніяк не магчыма патлумачыць, з якіх такіх памкненняў і на якім рэсурсе праявілі пенсійнага ўзросту піша аповесць, прасякнутую выключна маладзёжным настроем, інтрыгамі, гумарам, у той час як яго значна маладзейшыя калега ледзь даярае патэнцыйнаму чытачу свае «старэчыя комплексы».

Ніяк не даўмецца да адказу на такое пытанне: чаму нам цікава з тымі, з кім нам цікава, нават калі цікава не гаварыцца, а маўчаць?..

СІНДРОМ «ДОНЖУАΝІЗМУ»

Самае цікавае, на што ўсе чамусьці забываюцца, — Лёша жанаты. Яго жонка — гэта ў мінулым адна з тых летуценных і легкадумных істот, якіх яму ўдавалася сплуківаць без асаблівых цяжкасцяў. Істота зацяжарала, і Лёша на здзіўленне лёгка здаўся, патлумачыўшы свой геройскі ўчынак тым, што «з усімі жанчынамі ўсё роўна не ажнішча, а адна жонка рана ці позна павінна з'явіцца». Цяпер яна сядзіць дома, выхоўвае дачку, гатуе, прыбірае, мые, каб дагадзіць «свайму Лёшыку», у вольны час бегает па крамах і п'явача хачела на сябровак мужа — усіх разам і кожную паасобку...

— Лёша, ты ж класічны бабнік!
— Зусім не. Бабнік — гэта калі з усімі, але без пацучыў. А я ўсіх свачі сябровак люблю. Не магу легчы ў ложак з жанчынай проста так, аднак чаго рабіць. Яна павінна мяне завесці... Калі я ў спадбаўся, а яна мне — не, пра далейшыя адносіны не можа быць і размовы. Мне не патрэбна жанчына для калекцыі, ці для здавальнення мужчынскага самалюбства, ці для фізічнай разрадка. Мне падабаецца само пацучыць ўлюбёнасці. А паколькі яно не вечнае, заўсёды трэба мець «запасныя варыянты».

— І ў якую колькасць жанчын ты можаеш быць закаханы адначасова?
— Ты пытаешся так, як быццам я жыўу па нейкай праграме, плане... Іх можа быць дзве, а можа быць пяць. Увогуле, і ідэальна нармальнага здаровага мужыка «ў актыве» павінна быць, як мінімум, тры жанчыны: жонка, пастаянная сяброўка і часова.

— А яны здагадваюцца пра існаванне адна адной?
— Ды не, навошта? Жанчына ў душы заўсёды марыць быць адзінай. Я гэта цудоўна разумю і паводжы сябе з імі так, каб кожная ні на імгненне не ўсумнілася ў сваёй выключнасці, у тым, што, акрамя яе, мне ніхто не патрэбны. Некаторыя сяброўкі месяцамі і нават гадамі існуюць побач адна з

адной і не здагадваюцца пра гэта. Жанчыны ўвогуле схільны верыць усюму, што ты ім гаворыш, і гатовы падманвацца бяскожна доўга. Галоўнае — не «пракалоцца». Не пераблытаць імені. Не забыць пра дзень нараджэння, нейкі свае абяцанні ці час сустрэчы. Пракалоцца — тады, вядома, караваў, веры ўжо не будзе. Таму я не пешчу іх частымі сустрэчамі. Адным словам, гэта найвышэйшы пілітаж. І ўсе задаволены.

Лёшаў «найвышэйшы пілітаж» аднойчы даводзілася назіраць асабіста. Сумнае відовішча, калі ведаеш, што насамрэч за ім стаіць. Калі шчыра, дай найвышэйшым піліжам тут і не пахне. Звычайнае ахмуранне сярэдняга ўзросту. «Вам падабаецца марціні? Мне таксама. Можна, я выпію з вашага келіха?» (Выпівае, неадрыўна глядзячы ў вочы.) О, Божа! Як можна на гэта купіцца? Ці ўсёпагальнальнае імкненне быць камусьці патрэбнымі паглынае і рэшткі жаночага розуму? А сурагат пацучыць падаецца лепшым за іх адсутнасць? І вось мы ўжо прыязна пазіраем у бок таго, хто назваў нас словам з памяшчальна-наскальным суфіксам...

Але ёсць жа і ў Лёшы разумныя сяброўкі. Напрыклад Алёна, урач-анэстэзіялаг. Да Алёны ён адносіцца халаднавата — без сіропу. І тэлефануе ёй толькі тады, калі ўсе астатнія «варыянты» адпадаюць. Яна ад яго таксама не ў захапленні, хоць ад сустрэч не адмаўляецца. Ён гэта адчувае і ў яе прысутнасці мяняе «імідж» — з абаяльнага гаваркога вяселуна ператвараецца ў рамантычнага героя, самагонца і задуменнага. Часам нават глядзіць і думае: «А раптам гэта і ёсць сапраўдны Лёша? А пацучыць — сур'ёзна?» Але зараз жа гоніць ад сябе недарэчную думку. Прывесці каханую жанчыну ледзве не апоўначы ў кватэру да незнамых ёй людзей, стамляць яе дзве гадзіны размовамі пра чужыя дзці, сваякоў, хатніх жывёл і г.д. — і ўсё дзеля

таго, каб гаспадары «зразумелі становішча» і дазволілі застацца на ноч. «Я стамлілася, паеду дадому», — кажа Алёна. — «Ну коўк, ну куды ж ты цяпер паедзеш? Позна ўжо... Давай лепш выг'ем на брудэршафт — за каханне!»

Дудкі! Каханне тут і не начавала. Каханых не называюць кіскамі, зайкам і да таго падобнай заалагічнай лухтой, для іх прыдумваюць іншыя іменны... Далібог, часам хочацца ўзяць Алёну за каўнер, добра страсянуць і спытаць: «Няжучо ты аслепла і аглухла? Каханне нельга імітаваць, нават калі вельмі моцна пастарацца. Ім трэба хварэць. Ты ж — спецыяліст па хваробах, няжучо не бачыш, што перад табай самы звычайны сімулянт?»

Алёна ўсё ж выклікае таксі. Лёша праводзіць яе да машыны і вяртаецца назад відэачна без настрою. Бяздарны вечар!..

— А калі ў яе гэта сур'ёзна? — пытаюся.
— Ты не забывалася, што я жанаты? Абавязак вышэйшы за ўсё.

— А-а... Слухай, а раптам ты калі-небудзь пакахаеш па-сапраўднаму?
— Гэта як — адну і двадоўга? Будзе жыць шчасліва і памром у адзін дзень — ад нуды!.. Не ўжо, пакуль мы жывём, трэба браць ад жыцця ўсё.

— Можна ўзяць усё і застацца ні з чым...
— Ты выпадкова не перакваліфікавалася ў школьную настаўніцу?

Пагаварылі... Відаць, яму мяне шкада. Мне яго — не. А вось сяброўкам яго спачуваю. Па-жаноць, безумоўна, зразумець іх можна: кожная спадзяецца на цуд. Урэшце, славуця маркіза дэ Пампадур таксама не была афіцыйнай жонкай легкадумнага манарха Людовіка XV, але на працягу амаль дваццаці гадоў паспяхова кіравала і ім, а за адным разам і Францыя. Праўда, гэты ўжо зусім іншая гісторыя...

Ала БЫВАЛАВА

■ Ля люстэрка

ПЕРАХОДЗІМ НА БАЗУ



Ці знаёмая вам сітуацыя, калі, адчыніўшы дзверцы шафы і акінуўшы позіракам усю прэстую разнастайнасць яе змесціва, вы з жахам разумееце: зусім няма чаго надзець! Кожная рэч жыве сваім жыццём. Шафа поўная рознакаляровай адзежы, набытай «з выпадку» і «на эмоцыях». Але з гэтага багацця чамусьці ніяк не атрымліваецца склаці прыстойны камплект: у гардэробе няма парадку, няма базы. Раўзнае згаданая праблема — прадумана складзены гардэроб, які павінен ўключаць у сябе 25 рэчаў.

АДЗЕННЕ:

1. Двухортнае паліто, пажадана бэжавага колеру.
2. Трэнч (плашч) чорны або колеру хакі. Універсальны і практычны класічны плашч будзе аднолькава стыльна выглядаць і накінутым наверх чорнай сукенкі, і, напрыклад, на чорнай сукенкі, і, напрыклад, на чорнай сукенкі.
3. Кашміравы джэмпер колеру бэж з V-падобным выразам. Бэжавы — цёплы колер, які пасуе абсалютна ўсім.
4. Футболка з кароткімі рукавамі.
5. Майка на шлейках.
6. Белая блузка прамога крою, якая нагадвае мужчынскую кашулю.
7. Цяльняшка (калі хочаце дадаць у свой вобраз маладосці — гэта тое, што трэба).
8. Аднатонны класічны касцюм са штанамі. Тут не варта захапляцца кід-

кімі гузікамі ці іншай фурнітурай на пінкаку, каб можна было без цяжкасці сплуківаць яго з рознымі аксесуарамі (напрыклад, шы й н а й хусцінкай або шалікам). Ш т а н ы п а в і н ы быць не надта шырокімі, даўжынёй да сярэдзіны абцаса — гэта візуальна падаўжае ногі.

9. Цёмна-сіняя джынсы. Яны падыдуць і для нефармальнага мерапрыемства ў клубе, і для офіса, і для няспешнай прагу-

- кі ў выхадны дзень. Джынсы павінны «сядзецца» па фігуры і не мець яркіх, мудрагелістых упрыгажэнняў.
10. Маленькая чорная (шэрая) сукенка. Да выбару такой сукенкі трэба аднесціся з асаблівай адказнасцю, пасколькі яна стане для вас палачкай-выручалачкай у любой сітуацыі.
 11. Кактэйльная сукенка.
 12. Спадніца-аловак. Даўжыня — да сярэдзіны калена або крыху вышэй (максімум на 5 см).

АБУТАК:

13. Туфлі-«лодачкі» цяснага аформлення або чорнага колеру на высокай шпільцы. (Абутак па колеры павінен працягвацца адзін у адзін — гэта падаўжае ногі. Напрыклад, калі з-пад
- цёмных штаноў праглядаюць светлыя туфлі, то ногі выглядаюць карцацейшымі.)
14. Басаножкі.
15. Балеткі або макасіны — у іх зручна адправіцца ў падарожжа або хадзіць па магазінах.
16. Кеды.

АКСЕСУАРЫ:

- Не менш яе тры сумкі:**
17. Маленькі клатч.
 18. Сумка сярэдняга памеру на ланцужку або рямёнычку.
 19. Дастаткова вялікая сумка з дзвюма ручкамі.

«ДРОБЯЗІ»:

20. Акуляры-«авіятары» — такія да твару ўсім.
21. Класічная шаўковая хусцінка-карэ яркага колеру.
22. Кашміравае пашміна (шал) — для халодных дзён.

БІЖУТЭРЫЯ:

23. Доўгая нітка жэмчугу (дарчы, жэмчуг можа быць і несапраўдным, галоўнае, каб ён быў добрай якасці і без танных металічных дадаткаў).



Вера ФЕМІНА

...СТАРЫЯ ЦІ НОВЫЯ «ПРАВІЛЫ ГУЛЬНІ»?

ЗМЭНЫ

Ў ПЕРАЛІКУ ЭКЗАМЕНАЎ

Міністр адукацыі нагадаў, што па некаторых спецыяльнасцях былі зменены профільныя выправаванні. Напрыклад, асобы, якія паступаюць на спецыяльнасць «пачатковая адукацыя», будуць здаваць у гэтым годзе біялогію і гісторыю Беларусі (раней яны здавалі матэматыку і гісторыю Беларусі, прычым галоўнай профільнай дысцыплінай была менавіта матэматыка.) Пры паступленні на групу спецыяльнасцяў «права» трэба здаваць грамадазнаўства і замежную мову (раней матэматыку), а «грамадскае харчаванне» — хімію (раней фізіку) і матэматыку.

Правіламі прыёму прадугледжана, што абітурыенты здаюць пры паступленні тры ўступныя іспыты: рускую або беларускую мову (на выбар) і два профільныя прадметы, якія адпавядаюць пэўнай групе ці профілю (кірунку) вышэйшай адукацыі першай ступені.

«Мы былі абавязаны на падставе правілаў прыёму вызначыць пералік груп спецыяльнасцяў і адпаведных ім профільных выправаванняў не пазней чым за 10 месяцаў да пачатку рэгістрацыі на ЦТ. Пастанова Мініадукацыі №91 аб уступных іспытах на 2015 год была зацверджана яшчэ 1 ліпеня 2014 года і шырока асцяжлялася ў сродках масавай інфармацыі», — падкрэсліў Міхаіл Жураўкоў.

Таксама па некаторых спецыяльнасцях змянілі профільныя прырытэты. Скажам, на спецыяльнасці «фармацыя» галоўнай профільнай дысцыплінай будзе лямбда хімія, а другой — біялогія, па ўсіх іншых медыцынскіх спецыяльнасцях галоўным профільным прадметам з'яўляецца біялогія, а хімія — толькі другім.

ТЭРМІНЫ ПРЫЁМНАЙ КАМПАНІ

Усе дакументы, якія рэгламентуюць правядзенне ў 2015 годзе ўступнай кампаніі, знаходзяцца сёння на юрыдычнай экспертызе і будуць апублікаваны ў найбліжэйшы час.

З мэтай больш поўнага задавальнення патрэб абітурыентаў былі перагледжаны тэрміны прыёму абітурыентаў на месцы за кошт сродкаў бюджэту і прыёму на платнай аснове. У параўнанні з 2014 годам на 2 дні падоўжаны тэрмін прыёму дакументаў на ўваходзе — з 8 па 15 ліпеня (а ўступныя іспыты ва ўстановах вышэйшай адукацыі прайдуць з 16 па 21 ліпеня), — патлумачыў начальнік упраўлення вышэйшай адукацыі Міністэрства Сяргей РАМАНЮК.

Дадатковы набор на дзённую бюджэтную форму навування будзе ажыццяўляцца з 26 па 29 ліпеня. У ВНУ сілавых ведамстваў — з 24 па 27 ліпеня, а ў творчых ВНУ — з 30 ліпеня па 1 жніўня. Прыём дакументаў для навування на платнай аснове завяршаецца 2 жніўня.

«ПАРОГІ» НА ЦТ

У Савет Міністраў унесены праект пастановаў, якім прадугледжана павелічэнне аплаты за рэгістрацыю на ЦТ. Аплата будзе складаць 0,1 ад базавай велічыні. Сёння гэта 18 тысяч рублёў. Раней аплата рэгістрацыі не прывязвалася да базавай велічыні і шмат гадоў не змянялася (заставалася на ўзроўні 10 тысяч рублёў).

Таксама ўвядзіцца норма, якая дазваляе падаваць дакументы на рэгістрацыю на ЦТ і атрымліваць сертыфікат прадстаўнікам абітурыента (у выпадку адсутнасці па ўважлівай прычыне таго магчымасці ў асям абітурыента). Раней рэгістрацыя і атрымліваць сертыфікат абітурыенты павінны былі толькі асабіста.

Адказваючы на пытанне пра балы на ЦТ, якія прыраўноўваюцца да нездавальняючых аднак, Сяргей Раманюк паведаміў, што ў параўнанні з 2014 годам зменены падыход да вызначэння ніжніх пароговых балаў ЦТ. Устаноўлены два пароговыя значэнні — для першага і другога профільнага выправавання. Пры гэтым ніжнія пароговыя значэнні на першым профільным прадмеце засталіся на ўзроўні 2014 года, а ніжнія пароговыя значэнні

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Рабі, як мы!

САДОК ДЛЯ БРАЦКАЎ І СЯСТРЫЧАК На Міншчыне развіваюць альтэрнатыўныя формы дашкольнага выхавання

Крыху больш як два гады таму ў аграгарадку Сугвазды Валожынскага раёна ў будынку былой школы за кошт раённага бюджэту адкрыўся дзіцячы сямейны сад «Светлячок». Тры гады — тэрмін невялікі, але ён паказвае, што такая форма дашкольнага выхавання сімбэ апраўдала.

— Сямейны садок у Беларусі — з'ява адносна новая. У нашай установе ў рознаўзроставай групе выхоўваецца 9 дзяцей — ад 3 да 6 гадоў. Малая знаходзіцца ў сваякіх адносинах: родныя, стрыечныя, траюрадныя брацікі і сястрычкі, — распавядае загадчыца садка Волга СТАРЫКЕВІЧ. — Такая форма дашкольнай адукацыі перш за ўсё прадугледжвае ўмацаванне прэстыжу шматдзетнай сям'і. У сямейным садку ў дзяцей вырабляюцца навукі ўзаемадзейнасці, узаемадапамогі. Акрамя таго, перавага выхавання і ў тым, што тут невялікае колькасць дзяцей. Гэта дае магчымасць знайсці да кожнага з іх індывідуальны падыход. У сямейным садзе лягчэй праходзіць адаптацыя дзяцей, паколькі яны сваякі. Наш садок працуе пад дэвізам «Мы сям'я. І мы сябры».

Для падпечыння тут створаны камфортныя ўмовы: гульнявыя, спальныя пакоі, пакой для заняткаў, сталовае, аранжарыя. Ёсць свае сад і агарод, сховішча для вырашанай прадукцыі, што дазваляе зніжаць кошт харчавання. Дапамагае ўстанове сельгаспрадпрыемства «Сугвазды-Агра», якое па дагавору выдзяляе зерне на продаж. За вырочаныя грошы выхаванцам купляюць цацкі, кнігі, развіваючыя гульні. «Дзесяць мільёнаў рублёў для нас — вялікая дапамога», — гаворыць Волга Уладзіміраўна. — На ўтрыманне дзіцяй сям'і траціцца каля 10 тыс. рублёў у дзень, гэта 50% ад патрэбнага, астатнія грошы выдзя-

ляе аддзел адукацыі Валожынскага райвыканкама». Звычайна бацькі прыводзяць малых у сад у 8-9 гадзін раніцы. Забіраюць дадому, як правіла, а 5 гадзіне вечара. Але праўдзіны дзень у сельскай мясцовасці не нармаваны. Падачас пасяноўны, ка-савіцы, жніва дарослыя затрымліваюцца на рабоце да позняга. Яны спакойныя за сваіх гадванцаў, якія знаходзяцца пад надзейным наглядам выхавальнікаў. Яны і накармяць, і пагуляюць з імі, і спаць пакладуць.

І калі раней прыватнікі скардзіліся на абыякавае стаўленне да іх дзяржавы і працавалі па прыпынку: «Не перашкаджаеце, і тое добра», то цяпер сітуацыя стала мяняцца.

— Мы вельмі рады, што нашы дзеткі маюць магчымасць наведваць такія ўтульныя і прыгожыя садкі побач з домам. Гэта вельмі зручна, — лічыць адна з матуль. — Тут створана атмасфера добразычлівасці, спагады, дзеці адчуваюць сябе як дома. З імі развучваюць шмат беларускіх вершаў, песень, танцаў. На кожным сваякім радуюць сваімі выступленнямі родных. Гэты садок наведвае мой сын Арцёмій, яму тут вельмі падабаецца, часам цяжка забраць дадому.

На сённяшні дзень на Міншчыне працуе 9 сямейных дзіцячых садоў.

— Гэтая форма дашкольнага выхавання найбольш прымальна для сельскай мясцовасці, дзе маладая колькасць дзяцей. Менавіта яна спрыяе сямейна-сваяцкім адносинам, — канстатуе галоўны спецыяліст упраўлення адукацыі Мінабльканкама Ірына МАШКЕТАВА. — Для буіных населеных пунктаў такая форма да-

школьнай адукацыі — не выхад. Напрыклад, у Мінскім раёне, дзе дэфіцыт месцаў у дзіцячых садах, яны не выратуе становішча. Тым больш што ў прыстліччэй не засталася свабодных памішканняў для арганізацыі сямейных садоў. Тут прырытэты аддадзены развіццю прыватнай формы ўласнасці. Абылканкам вядзе мэтанакіраваную работу па інфармаванні і кансультаванні насельніцтва аб магчымасці арганізацыі прыватных дзіцячых садоў. І гатовы аказаць дапамогу ўсім ахвотным здаваць людзям.

Надаецца ўвага і арганізацыі іншых формаў, альтэрнатыўных дзяржаўным дзіцячым садам. У прыватнасці, сямейных груп, груп крваслутаннага, вярчэняга знаходжання.

З гэтай нагоды перыядычна ажыццяўляецца вывучэнне попыту бацькоў: у летні перыяд, перад пачаткам новага навучальнага года. І калі ўзнікне патрэба на тую ці іншую форму, то прыкладна ўсе намангані, каб не задаволяць. Цяжка сказаць, якая з іх найбольш эфектыўная. У кожнай — свае перавагі. У сямейнага садка спецыфіка, накіраваная на развіццё роднасных адносін. Яна збліжае дзіцячых незалежна ад узросту. Гэта аказвае ўплыў на ўстойлівую сямейную адносіны, традыцыі. У прыватнага садка свае плюсы.

— Наша ўстанова задумвалася як маленькая краіна для дзяцей, дзе кожны будзе акружаны клопатам, любоўю, увагай. Здароўе, эмацыйны стан кожнага дзіцяці, яго інтарэсы — на першым месцы. Мы імкнемся, каб кожны маленькі грамадзянін адчуваў сябе значным, паспяховым, запатрабаваным, — раскажала дырэктар прыватнай установы «Вучэб-аб'ект» Ірына СІМОНАВА.

— Наша ўстанова задумвалася як маленькая краіна для дзяцей, дзе кожны будзе акружаны клопатам, любоўю, увагай. Здароўе, эмацыйны стан кожнага дзіцяці, яго інтарэсы — на першым месцы. Мы імкнемся, каб кожны маленькі грамадзянін адчуваў сябе значным, паспяховым, запатрабаваным, — раскажала дырэктар прыватнай установы «Вучэб-аб'ект» Ірына СІМОНАВА. — Для буіных населеных пунктаў такая форма да-

усяго ў нас выхоўваюцца 93 дзіцяці, у тым ліку 51 — у дзіцячым садзе. Адрываліся які дзіцячы сад, але пазней па просьбе бацькоў арганізавалі і пачатковую школу — 4 класы.

Перавага такой формы адукацыі, як лічаць спецыялісты, у тым, што яна мае на ўвазе пераважна аднадушнае дзіцячэ праходзіць адаптацыя дзіцяці прыватнай формы ўласнасці. Абылканкам вядзе мэтанакіраваную работу па інфармаванні і кансультаванні насельніцтва аб магчымасці арганізацыі прыватных дзіцячых садоў. І гатовы аказаць дапамогу ўсім ахвотным здаваць людзям.

Надаецца ўвага і арганізацыі іншых формаў, альтэрнатыўных дзяржаўным дзіцячым садам. У прыватнасці, сямейных груп, груп крваслутаннага, вярчэняга знаходжання.

З гэтай нагоды перыядычна ажыццяўляецца вывучэнне попыту бацькоў: у летні перыяд, перад пачаткам новага навучальнага года. І калі ўзнікне патрэба на тую ці іншую форму, то прыкладна ўсе намангані, каб не задаволяць. Цяжка сказаць, якая з іх найбольш эфектыўная. У кожнай — свае перавагі. У сямейнага садка спецыфіка, накіраваная на развіццё роднасных адносін. Яна збліжае дзіцячых незалежна ад узросту. Гэта аказвае ўплыў на ўстойлівую сямейную адносіны, традыцыі. У прыватнага садка свае плюсы.

— Наша ўстанова задумвалася як маленькая краіна для дзяцей, дзе кожны будзе акружаны клопатам, любоўю, увагай. Здароўе, эмацыйны стан кожнага дзіцяці, яго інтарэсы — на першым месцы. Мы імкнемся, каб кожны маленькі грамадзянін адчуваў сябе значным, паспяховым, запатрабаваным, — раскажала дырэктар прыватнай установы «Вучэб-аб'ект» Ірына СІМОНАВА.

усяго ў нас выхоўваюцца 93 дзіцяці, у тым ліку 51 — у дзіцячым садзе. Адрываліся які дзіцячы сад, але пазней па просьбе бацькоў арганізавалі і пачатковую школу — 4 класы.

Перавага такой формы адукацыі, як лічаць спецыялісты, у тым, што яна мае на ўвазе пераважна аднадушнае дзіцячэ праходзіць адаптацыя дзіцяці прыватнай формы ўласнасці. Абылканкам вядзе мэтанакіраваную работу па інфармаванні і кансультаванні насельніцтва аб магчымасці арганізацыі прыватных дзіцячых садоў. І гатовы аказаць дапамогу ўсім ахвотным здаваць людзям.

Надаецца ўвага і арганізацыі іншых формаў, альтэрнатыўных дзяржаўным дзіцячым садам. У прыватнасці, сямейных груп, груп крваслутаннага, вярчэняга знаходжання.

З гэтай нагоды перыядычна ажыццяўляецца вывучэнне попыту бацькоў: у летні перыяд, перад пачаткам новага навучальнага года. І калі ўзнікне патрэба на тую ці іншую форму, то прыкладна ўсе намангані, каб не задаволяць. Цяжка сказаць, якая з іх найбольш эфектыўная. У кожнай — свае перавагі. У сямейнага садка спецыфіка, накіраваная на развіццё роднасных адносін. Яна збліжае дзіцячых незалежна ад узросту. Гэта аказвае ўплыў на ўстойлівую сямейную адносіны, традыцыі. У прыватнага садка свае плюсы.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В БОБУРЬСКОМ РАЙОНЕ

№ по порядку	Местоположение земельного участка	Начальная цена (руб.)	Размер задатка (руб.)	Расходы, связанные с подготовкой аукциона и документации, необходимой для его проведения	Условия проведения аукциона	Характеристики земельного участка	Кадастровый номер	Инженерная и транспортная инфраструктура	Дата проведения аукциона	Последний день приема заявлений
1.	Бобурьский район, Сычковский сельсоветок д. Щатково, пер. 4-й. Масловского, д. 7	8 537 506	853 751	7 227 928 (расходы возмещает победитель аукциона)	Наличие не менее двух участников	Площадь 0,1137 га	№720884012601000200	-	18.05.2015 г.	12.05.2015 г. до 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобурьск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобурьск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 61, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-го дня после публикации извещения в СМИ. Информация о земельных участках по контактного телефону в г. Бобурьске: 72-05-40, 71-74-30.

Для участия в аукционе граждане Республики Беларусь (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок обязаны предоставить следующие документы в комиссию по проведению аукциона: - заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка); - заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сельсовета №360072110013 в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УИИ 700045734, код платежа 04901; - представителем гражданина Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность; - при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона: 1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении расчетный счет задаток. 2. Первым объявленным аукционистом цена предмета аукциона определяется в соответствии с шагом аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по своей объявленной аукционистом цене аукционный номер поднят только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участника аукциона, который объявляет предмет аукциона словом «продано», а участника аукциона — победителем в отношении соответствующего предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, готовых выкупить предмет аукциона, аукционист называет эту цену три раза. Аукцион завершается, если после третьего объявления новой цены предмета аукциона не один из участников аукциона не поднял своего номера.

4. Предмет аукциона снимается с аукциона по решению комиссии или организации до начала проведения аукциона в случае отсутствия участников аукциона либо если на аукцион претендуют только один гражданин. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несоответствующего аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА З.С. Трубочка



Страховая организация:
ЗАСО «Промтрансинвест»
www.promtransinvest.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 года

АКТИВЫ	Код строки	на 1 января 2015 года		на 31 декабря 2013 года	
		1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства	110	62 133 704	58 459 832		
Нематериальные активы	120	2 308 737	84 889		
Долговые вложения в материальные активы	130	—	—		
в том числе: ипотечная недвижимость	131	—	—		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	—	—		
прочие долговые вложения в материальные активы	133	—	—		
Вложения в долгосрочные активы	140	1 224 214	264 445		
Долгосрочные финансовые вложения	150	—	—		
Долгосрочная дебиторская задолженность	160	—	—		
Отложенные налоговые активы	170	—	—		
Прочие долгосрочные активы	180	—	65		
ИТОГО по разделу I	190	65 686 655	58 809 231		
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	210	2 995 112	2 446 535		
в том числе: материалы	211	2 995 112	2 446 535		
незавершенное производство	212	—	—		
прочие запасы	213	—	—		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	215	—	—		
Расходы будущих периодов	220	291 080	301 229		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	230	—	—		
Доля перестраховщиков в страховых резервах	240	43 386 853	38 965 387		
в том числе: резерв незаработанной премии	241	19 339 718	14 817 677		
резерв убытков	242	24 047 135	24 147 710		
другие технические резервы	243	—	—		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	104 652 999	96 361 297		
Краткосрочные финансовые вложения	260	—	—		
Денежные средства и их эквиваленты	270	203 130 869	172 919 094		
в том числе: касса	271	93 830	77 566		
депозитные счета	272	183 762 771	154 781 075		
эквиваленты денежных средств	273	—	—		
прочие денежные средства	274	19 274 268	18 060 453		
Прочие краткосрочные активы	280	—	860		
ИТОГО по разделу II	300	354 456 913	310 994 402		
БАЛАНС	310	420 123 568	369 803 633		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ					
Уставный капитал	410	71 104 047	44 311 435		
Извлеченная часть уставного капитала	420	—	—		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	—	—		
Резервный капитал	440	3 195 085	1 959 354		
в том числе резервный фонд заработной платы	441	—	—		
Добавочный капитал	450	11 529 941	16 629 636		
в том числе прирост (перевенка) стоимости объектов недвижимости, приобретенных за счет страховых резервов	451	—	—		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	24 978 058	24 605 580		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	—	—		
Целевое финансирование	480	—	—		
ИТОГО по разделу III	490	110 807 131	87 506 005		
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ					
Резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни	500	—	—		
Резерв незаработанной премии	501	169 822 139	160 165 915		
Резервы убытков	502	105 648 646	98 551 766		
Другие технические резервы	503	—	—		
Иные страховые резервы	504	—	—		
Фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	505	1 074 224	3 838 340		
Гарантийные фонды	506	39 401	31 486		
Иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	507	72 974	57 444		
ИТОГО по разделу IV	509	276 657 384	262 644 951		
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 048 632	1 946 993		
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	—	—		
Отложенные налоговые обязательства	530	—	27 699		
Доходы будущих периодов	540	10 439	—		
Резервы предстоящих платежей	550	—	—		
Прочие долгосрочные обязательства	560	—	—		
ИТОГО по разделу V	590	1 059 071	1 974 692		
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Краткосрочные кредиты и займы	610	—	1 281 046		
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	—	—		
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	31 599 982	16 396 939		
страхователям	631	2 138 202	2 585 833		
страховым агентам и страховым брокерам	632	7 355 746	707 276		
прочим кредиторам по операциям страхования, перестрахования	633	211 154	266 083		
по операциям перестрахования	634	10 441 154	6 074 728		
дело премии по рискам, передаваемым в перестрахование поставщикам и подрядчикам	635	—	—		
по авансам полученным	637	—	—		
по налогам и сборам	638	4 475 090	1 197 260		
по социальному страхованию и пенсионному	639	790 331	997 526		
по оплате труда	640	3 614 116	3 513 467		
по лизинговым платежам	641	—	—		
собственному имуществу (кредиторам, участникам) (кредиторам, участникам)	642	—	—		

ЖЫРАНДОЛЯ

Выпуск № 14 (271)

Юбіляр

КАМУ І ЧАМУ МЫ АБАВЯЗАНЫЯ СВАІМ БУКВАРОМ?

Беларускі пісьменнік Анатоль Клышка 16 красавіка адзначаў васьмідзесяцігоддзе. Дзеціма і бацькам ён знаёмы ў першую чаргу як аўтар буквара, літаратурнай суполцы — як паэт, перакладчык і крытык, для навукоўцаў ён таксама калега, акрамя ўсяго іншага, журналіст, педагог, асветнік, адраджэнец беларускай культуры і заслужаны работнік культуры Беларусі. Да знакавага юбілею Анатоль Канстанцінавіч прыйшоў з выбітным шэрагам якасцей, доўгім паслужным спісам і такім жа — узнагарод.



Анатоль Клышка пачынаў сваю «кар’еру» з месца карэктара ў навагрудскай газеце, вучыўся ў Навагрудскім вучылішчы, у гэты ж час дэбютаваў з вершам, а хутка стаў выступаць як крытык, потым з’явілася кніга літаратурна-крытычных артыкулаў «Права на верш».

Часткова менавіта вучылішчу трэба дзякаваць за будучы беларускі «Буквар»: Анатоль Клышка адзначаў грунтоўную метадыку гэтай установы ў навуцкіх грамадах. Паўплываў таксама часопіс «Польмы», дзе пісьменнік некаторы час працаваў, і яго таганасныя галюныя рэдактар Максім Танк, які неяк сказаў пра важнасць навуцкай у народа сваёй герба, гімна, сцяга, буквара, энцыклапедыі і календара.

Да таго ж Анатоль Клышка — сам бацька траіх дзяцей, якіх, вядома ж, хочацца даць усё найлепшае і дзея якіх не складана вывучыць метады навуцкіх грамад, праз сонныя іншыя асобнікі на розных мовах, розных народаў.

Па «Буквары» Анатоля Клышкі, які ўжо безліч разоў дапрацоўваўся і перавыдаваўся, дзеці і сёння вучацца чытаць, а ўжо потым — чытаюць яго дзіцячую прозу «У лясак Белаавежы», «Самая лепшая хатка», «Вярэнька загадак» і «Франціск

Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга», вучацца па яго падручніках і дапаможніках для школьнікаў. Свой вопыт пісьменнік выкарыстаў і для стварэння буквароў на рускай і польскай мовах.

Юбіляр вядома таксама як перакладчык са старажытнагрэчаскай на беларускую мову «Новага Запавету», які спрабаваў зрабіць як мага бліжэйшым да арыгінала і як мага вальнейшым ад паланізмаў і русізмаў. Яму ж належыць пераклад «Пастуховай гісторыі пра Дафніса і Хлою» старажытнагрэчаскага аўтара Лонга і ўвогуле пераклады з нямецкай, лацінскай, польскай, украінскай і іншых моў.

Анатоль Клышка па творчасці Максіма Багдановіча, Максіма Танка, Пімена Панчанкі, Рыгора Барадуліна і іншых аўтараў даследвае праблемы развіцця беларускай паэзіі і метадзі навуцкіх і выкладання літаратуры ў школе.

Атрымаўшы за гэты час мноства узнагарод і вышэйшых ганаровых званняў, Анатоль Клышка ўсё гэта перадаваў сваім дзецям і ўнукам.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ

Пісьменнік і час

3 вогненых гадоў

Напярэдадні Дня Перамогі літаратары і літаратура гавораць з моладдзю

Сказаць і нагадаць ёсць пра што. І беларуская літаратура ў ваеннай тэме дасягнула вяршынь, узроўню сусветнай значнасці: быў у нашага народа і яго асобных прадстаўнікоў вопыт, які прарываўся скрозь словы, радкі, старонкі несучыцца белем.

На жаль, тых асоб, якія стваралі славу беларускай ваеннай літаратуры засталіся адзіны. Адзін з пісьменнікаў-ветэранаў — Алякс Савіцкі, які дзямі прыняў удзел у «Дэсанце Перамогі». Гэта цыкл сустрэч айчынных пісьменнікаў з маладымі людзьмі, вучнямі школ і студэнтамі, які ладзіцца сумесна з Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры і Саюзам пісьменнікаў Беларусі да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гадоў. Вайна сустрэла Алякса Савіцкага, калі ён быў яшчэ дзіцем — скончыў восьмы клас. У 1942—1944 гг. быў у партызанах на Віцебшчыне, з 1944 па 1945 год ваяваў на фронце. Падчас вайны быў тройчы паранены. Былі партызан-падраўнік, баец Чыр-

вонай Арміі, дайшоў да Берліна і пераможна распісаўся на сцяне Рэйхстага. Магчыма гэта было тым эмацыйным штуршком, калі яму захацелася перадаць свае пачуцці праз літаратуру. Дзеля таго, каб рабіць гэта лепш, ён скончыў Літаратурны інстытут імя Горкага, аспірантуру. Алякс Савіцкі ўзнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны 1-й ступені, «Знакам пашаны», ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР, ганаровай граматай Вярхоўнага Савета УССР, медалямі, ордэнам Славы, які змог атрымаць больш чым праз паўстагоддзе — узнагарода знайшла героя. Пра тры часы ішла гаворка на сустрэчы ў сталічным ліцэі №5. Але маладыя людзі маглі пазнаёміцца і з іншымі беларускімі творцамі, якія прайшлі праз вайну, нават тымі, каго ўжо няма: адмыслова дзеля гэтага была падрыхтаваная прэзентацыя, прысвечаная пісьменнікам-франтавікам.

Ларыса ЦІМОШЫК

8

Падзея

З СУТНАСЦЮ СУЦІНА

Упершыню ў Смілавічах пакажуць арыгіналы карцін вялікіх землякоў, мастакоў Парыжскай школы

Невялікае беларускае мястэчка вядома далёка за межамі нашай краіны, хоць самі яго жыхары могуць гэтага не ўсведамляць. Але дзевяццацца: з 19 красавіка ў Беларусі праходзіць міжнародная канферэнцыя «Суцінская чытанні», на якую збіраюцца эксперты, знаўцы творчасці мастака-экспрэсіяніста Хаіма Суціна з розных краін свету, каб патлумачыць нам, чым жа ўнікальны гэты мастак. Каб адбылося адкрыццё асобы не персанальна для кагосяці, а хутчэй для ўсяго айчыннага грамадства. «Суцінская чытанні» ладзіць прыватная ўстанова культуры «Спадчына і час», у якой аб’яднаны намаганні розных людзей, напрыклад, мастацтвазнаўца, член аргкамітэта канферэнцыі Таццяна Бембель, перакладчык і дырэктар установы Юрый Абдурахману. «Спадчына і час» мае на мэце арганізацыю культурных, мастацкіх і культурна-адукацыйных праектаў, злучэнне ідэй з людзьмі, дзеля чаго і ладзіцца «Суцінская чытанні». Пра гэта мы размаўляем з Юрыем АБДУРАХМАНАВІМ, і ён тлумачыць:

— Дзеля чаго мы гэта задумалі? Першае, каб увесці імя і творчасць Суціна ў культурны кантэкст Беларусі. Галоўная ідэя «Суцінскіх чытанняў» у тым, каб паказаць рух па больш поўным асветленні калі не ўсяго жыцця Суціна, то яго сувязь з землямі Беларусі і Літвы. Таму што ёсць імя Марка Шагала, якое з цяжкасцю прабілася і замацоўвалася ў беларускай культуры (але тады была іншая эпоха, ідэалогія). А сёння Шагала стаў у нас амаль брэндам, што, дарэчы, дапамагае Віцебску. Але такі мастак, як Суцін, вельмі важны ў сусветным мастацкім кантэкście, на Захадзе пра яго шмат гавораць, спрачаюцца: гэта складаны творца. Людзі, якіх мы запрашаем і будзем запрашаць, — аўтарытэтных даследчык з прасвета вядомымі імёнамі, якія могуць падзяліцца сваім досведам, але часам збоку і больш відэа.

— Ёсць імяне дзе да таго, каб у мастацтвазнаўчыя дыскусіі была ўцягнута Беларусь?

— Насамрэч, калі мы пачалі знаёміцца з літаратурай па Суціну, то стала зразумела: яго жыццё і творчасць французскага перыяду даволі добра вядомыя, але існуе вялікая колькасць міфаў. Гасцём нашай канферэнцыі будзе адзін з французскіх даследчыкаў Мішэль Лебрэн-Франзаролі, які змагаецца з такімі меркаваннямі. Што тычыцца жыцця мастака на нашай зямлі, то вакол яго выдумка і міфаў яшчэ больш. Хаім Суцін з’яўдаўся ў Парыж у асобай — яму было 20 гадоў. З’яўдаў з Вільні, дзе вучыўся ў мастацкай школе. Таму першы міф: шмат дзе пішуць, што гэта літоўскі мастак, але рэйскага па-


ходжання. Як так атрымалася? На маю думку, Суцін, калі прыехаў у Францыю і жыў у Вуллі, дзе сабраліся людзі з розных краін, казаў, напэўна, што ён «літвак» з Расіі. Таму што яўрэі, якія жылі на сучаснай тэрыторыі ўсходу Польшчы, у Літве і большай частцы Беларусі, называлі сябе «літвакамі» (гэта была асабліва супольнасць людзей са сваёй культурай). Хто ў Францыі ведае, што значыць «літвак»? Таму, магчыма, інтэрпрэтавалі гэтае слова, як «літвец». Пры гэтым не так проста сёння знайсці тлумачыць, што калісьці тая тэрыторыя ўваходзіла ў Вялікае Княства Літоўскае. Асоба Суціна наогул абрасла шматлікімі міфамі, і часткова ён сам гэтакі спрыяў. Хутчэй за ўсё, гэта было абумоўлена яго тэмпераментам, яго характарам, яго неспакойнай душой.

— Але назву Смілавічы ведаюць тыя, хто цікавіцца яго творчасцю.

— Гэта дакладна. Шмат хто з біяграфу Суціна пачынае расповед пра яго з таго, што ён нарадзіўся ў Літве, у Смілавічах. У беднай сям’і краўца, бацькі былі вельмі рэлігійныя, таму не ўспрымалі малюнк сына. Гэта, напэўна, адпавядае рэчаіснасці, але часткова. Таму што пляменніца Суціна Ніна Александрэўна Фералонтава (нарадзілася ў сям’і маладой сястры мастака і пасля яго ад’езду) узгадвае, што ў доме бабці ўвесьні 3 партрэты, якія стварыў малады Суцін, калі быў навуцэнцам Віленскай мастацкай школы: маці, бацькі, аднаго з братоў. Але калі яны былі зусім супраць, то наўрад ці захаваў іх і павеці іх. А малады сябра Суціна Царфін (таксама выхадзец са Смілавіч) у сваіх успамінах гаворыць, што бацька Суціна не ўхваляў гэты занятка, але з гонарам паказваў сваім кліентам у майстэрні (а гэта быў адзін з пакояў у хаце) печ, якая ўся была размаляваная Хаімам. На той момант для жыхароў Смілавіч гэта было дзіўна — мястэчка было населена яўрэямі, таму наўрад ці там можна было убачыць шмат малюнкаў. І няхай ні Суцін, ні Царфін не стварылі тут нічога вялікага, істотна тое, што яны мастакамі адчулі сябе з маленства, сфарміраваліся тут як асобы, бо з’ехалі маладымі людзьмі. Нам бы хацелася паступова ўвесці ў абарот гэтыя імёны, з якімі беларуская публіка здолела часткова пазнаёміцца дзякуючы дзюму выставам карпаратыўнай калекцыі Белгазпрамбанка. З Царфінным лепш, таму што яго праца была больш (яны тады купілі ўсё, што мелася на аўкцыёнах), да таго ж яшчэ і ў прыватных калекцыях ёсць. Я зацікавіўся Царфінным пасля таго, як прайшла першая выстава Парыжскай школы. У ім ёсць унутраны змест, стрыманасць, няма буйства энергетыкі, якія ідуць ад твораў Суціна. Я, напрыклад, палюбіў Суціна пасля таго, як пабачыў яго спраўданы працы.

— Вам пашчасціла: у нас Суціна складана пабачыць «жывым».

— Так, у нас 2 карціны ў калекцыі Белгазпрамбанка. Але, магчыма, ёсць і трэцяя. Мы дзямовіліся з прыватным калекцыянерам, які мае твор, і хочам папрасіць нашых экспертаў высветліць, ці можа гэта



Аўтанпартраз.

быць працай Суціна (зразумела, што яны не дадуць дакладны адказ — для гэтага патрэбна спецыяльная апаратура)... Хто ведае, можа быць, яшчэ знойдуцца раннія працы Суціна і Царфіна на іх радзіме. Пляменніца Суціна Ніна Фералонтава казала, што, калі пачалася вайна, яны з’ехалі са Смілавіч і больш не вярталіся. Яна не была там да 1990-х гадоў, а з’язджала зусім дзіцем. У той час дамы апусцелі, штосьці маглі разысціся па іншых хатах. Многія яўрэі, калі іх забіралі, самі прасілі сваіх знаёмых (беларусаў на той час няшмат жыло ў Смілавічах, асноўнае насельніцтва было яўрэйскім, і існавала вялікая татарская суполка), каб забралі ўсё, што захоўваць. Таму, магчыма, некаторы нешта знойдуцца.

— Асобны дзень канферэнцыі вы прысвечаете Смілавічам. Як мястэчка рыхтуецца да сустрэчы гасцей?


— Мы прадставім новую залу ў музеі «Прасторы Хаіма Суціна». Чароўскі райвыканкам узяў на сябе вялікую частку па арганізацыі рамонтных работ у трэцяй зале, калі мы казалі, што гэтыя стварыць экспазіцыю, прысвечаную Шрагу Царфіну. Удалося назбіраць мемарыяльных рэч, дачка Царфіна падарвала 2 невялікія працы музея. Надзея Кухарэнка, якая стварала ўсю экспазіцыю, далучылася да працы і над трэцяй залай. Але паколькі гэта з’явіліся некаторы час, то нарадзілася ідэя звярнуцца да Белгазпрамбанка, што пагадзіўся на палову дня прадставіць працы Суціна і Царфіна са сваёй калекцыі. Падключыліся некаторыя прыватныя калекцыянеры. Гэта знакавае падзея, таму што з тых часоў, калі мастакі з’ехалі, упершыню ў Смілавічах будзе паказваць арыгіналы іх прац — больш за 100 гадоў прайшло! У рамках канферэнцыі будзе выстава аднаго дня. Але да восені мы маем намер адкрыць асноўную экспазіцыю. Хацелася б выкарыстоўваць гэтую залу і як выставачную. Асноўны наш партнёр па арганізацыі канферэнцыі — галерэя «Кніжны салон» — будзе арганізатарам у Смілавічах Суцінскага пленэра, які пройдзе напрыканцы лета — напачатку восені. Далей у нашых планах стварыць невялікую галерэю.

Наогул, пасля Смілавіч, вельмі прывабны для працы, можа быць культурным прыгарадам Мінска: нягледзячы на тое, што гэта невялікае мястэчка, з ім звязаныя лёсы многіх вядомых асоб (Станіслава Манюшкі, напрыклад), гістарычныя падзеі. Тут сёння шмат моладзі. На крыху больш за чатыры тысячы насельніцтва ёсць 2 вялікія сярэднія школы, сельскагаспадарчы каледж, ліцэй. І мы бачым, што ёсць клопат пра жыхароў з боку маскоўскага ўладу, з якімі ў нас устаюць добрыя кантакты — са старшынёй пасляковага

Савета, з прадстаўнікамі Чароўскага райвыканкама. Мы імкнёмся, каб нашы праекты былі культурна-асветніцкімі. У Смілавічах і цяпер жыве шмат таленавітых дзяцей: заваўваюць высокі адзнакі на конкурсах, у тым ліку міжнародных. У педагогаў мясцовай музычнай школы і цэнтры творчасці з’явіўся цудоўны аргумент дзякуючы вялікім і вядомым землякам: калі ёсць здольнасці і мэты, то варта іх развіваць і працаваць над сабой.

— Самі мастакі мелі сабытмент да месца нараджэння, падтрымлівалі сувязь з сям’ёй?

— Суцін праз свой тэмперамент і характар — вельмі мала. З прычыны таго, што ён не вёў гаварыць пра гэта, цяпер пачынаюць нешта думваць. Так, ён найперш быў заняты мастацтвам у сабе і сабой у мастацтве. Царфін наадварот заставаўся ў кантакце са сваімі бацькамі. Напэўна, аднойчы маці Суціна прыйшла да іх і папрасіла: «Напішыце Шрагу, няхай знойдзе Хаіма, таму што я хвалююся, ніякіх звестак пра яго няма» (гэта паводле успамінаў Царфіна). Яна думала, што ў Парыжы ўсё адзін аднаго ведаюць.



Партрэт Суціна. Мадэлянін.

На шчасце, Суцін тады сапраўды ўжо стаў вядомым. Дачка Царфіна распавядае, што Суцін прылядаў 2 разы на тыдзень у іх бываў. Для іх усіх, хто з’ехаў адсюль, быў вельмі важны кантакт з суайчынікамі, яны разумелі, што ўсё роўна там чужакі. Царфін ведаў, што Суцін пасылаў грошы сям’і. Пляменніца Суціна Фералонтава кажа, што некаторы разоў ён дапамагаў яе маці, якая хварэла на цукровы дыябет, а лекі на той момант было цяжка дастаць. Захаваўся адзін ліст маладой сястры Суціна, які яна напісала на ідыш яму ў Францыю (цяпер ён у прыватнай калекцыі), дзе яна дзякуе, што паслаў грошы маці, а тая падзялялася з ёй, і яшчэ прасіць аб дапамозе. Захаваўся квітка, якія сведчаць, што ён адпраўляў грошы дадому. Відаць, Суцін перагарнуў для сябе гэтую старонку жыцця і не вельмі любіў да яе вяртацца. Іншая гісторыя з Царфіным. Ён амаль адказаў з нашых мастакоў, якія з’ехалі, які кажа: «Я нарадзіўся і жыў у Белай Русі». У старасці ён распавядаў пра Смілавічы, пра Волгу, пра Радзіму, вобраз якой насяў у сэрцы. Напрыканцы 50—60-х на Захадзе ўспомнілі пра Суціна і неадрама звярнуліся да Царфіна: гэта адзіны чалавек, які можа распавесці пра маладога Суціна і яго роднае мястэчка.

Ларыса ЦІМОШЫК

Кінакрокі

НА СВАІХ ПЛЯЧАХ

Ці заўсёды энтузіязм да месца?

Залаты перыяд гісторыі нашага кінамастаства, у мінулым. 1960-1980 гады далі нам выбітных аўтараў Віктара Турава, Ігара Дабралюбава, Барыса Сцяпанова, Валерыя Рубінчыка, Віталія Чацверыкова. Гэта імёны-легенды, якія на кінастудыі з дзяржаўным фінансаваннем стваралі гісторыю і годны вобраз беларускага кіно. Сёння наш кінамастаства, калі яго сістэма ў нейкім сэнсе стагнае, губляецца і блытаецца, ужо амаль не вызначаецца імёнамі — хутчэй фільмамі-адзінкамі. Калі сродкаў на самыя дарэгі від мастацтва не хапае, за справу бярыцца звычайныя (а можа, і незвычайныя) чалавечы энтузіязм і вылучаецца безбюджэтнае кіно ці кіно «за свой кошт». Гэта становіцца адной з тэндэнцый сучаснага беларускага кінамастаства, якія мы адзначаем у «Кінакроках».

ГАНДЛЁВА-ЭКАНАМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ

Мы пачыналі размову пра рухі нашага кіно (у піку тым, хто думае, быццам яму не да тэндэнцый) з размовы пра сумесныя намаганні нашых вытворцаў з расійскімі ў стварэнні рамантычных, прыгодніцкіх камедый. «Вось гэта каханне!», «Нерэальнае каханне» і «3 В Сакавіка, мужчыны!» — тры яскравыя прыклады апошняга часу, якія паказалі, што мы можам здымаць розныя фільмы. Працягвалі мы вылучэннем такой тэндэнцыі, як ухлі у бок капрадукцый, на прыкладах карцін «У тумане» Сяргея Лазніцы, «Роля» Канстанціна Лапшанскага і «Я не вярнуся» Ільмара Раага.

А прыйшлі да таго, што беларускае кіно ўсё роўна не дастаткова цікавіць айчыннага гледача, які прагне відэоішчэў і, магчыма, шукае таго самага няўлоўнага, беларускага, «свайго». Відэоішчэў хапае ў мейнстрымаўскай палітры нашага кінапракату (у асноўным яна складаецца з высокабюджэтных

замежных карцін), у праектаў такога кітталу і механізмы праасоўвання іншых, і грошы большыя. Што ж са «сваім»? Беларускае кіно беларускаму гледачу павінна быць цікава — у ім унікальная душа, асабліва ментальнасць, адзінае мінулае і агучная для ўсіх праблемастыка. Праекты з дзяржаўным фінансаваннем таксама не напюціць адпавядаць спадзяванням. Можна, нашы энтузіясты ў гэты час працуюць над унікальным беларускім кіно? Адзінае, што трэба сказаць папярэдне — іх прыклады часам становяцца ў шэраг найлепшых айчынных карцін.

Вядома ж, фільмы за свой кошт здымаюцца заўсёды і, напэўна, у кожнай кінамастацкай культуры. У яе складана трапіць настолькі ж, наколькі пераканачна прадзюсару ў сваёй самавітасці і зняцц камерцыяна пастыжовы фільм. Суіснаванне своеасаблівага культуры грошай і мастацтва закладзена ў самой прыродзе кінасферы. Але ж, на сваё шчасце ці бяду, кіно яшчэ і самы папулярны від мастацтва.



Кадр з фільма «Здымаць на паражэнне» Кірыла Нонга, які ў прэсе называюць вострасюжэтным баявіком.

бы прывал ва ўсведамленні патэнцыйнага гледача. Хоць мы і ведаем пра неакупляльнае фестывальнае кіно і геніяў так званых артыстаў, якімі не цікавяцца масы. Але спрошчаны стэрэатып усё ж такі працуе: калі гаворка ідзе пра кіно, то і сумы, якія яго абрамялюць, павінны быць не абы-якімі — і ва ўкладках, і з зборам.

Таму кінавытворчасць стала закрытай прасторай, пабудаванай на гандлёва-эканамічных адносінах. У яе складана трапіць настолькі ж, наколькі пераканачна прадзюсару ў сваёй самавітасці і зняцц камерцыяна пастыжовы фільм. Суіснаванне своеасаблівага культуры грошай і мастацтва закладзена ў самой прыродзе кінасферы. Але ж, на сваё шчасце ці бяду, кіно яшчэ і самы папулярны від мастацтва.

УСЁ ДЗЕЛА КІНО

Таму апошнім часам сталі з’яўляцца навіны пра фільмы беларускіх аўтараў, створаныя за свой кошт. Так у

біўшы акцэнт на адносінах бацькоў і дзяцей, выхаванні новага пакалення, павазе да сталых людзей, умоўна робячы вёску прыстанішчам страчаных каштоўнасцяў.

Магчыма, вёска і ёсць у нейкім сэнсе «наша» тэма і наша няўлоўнае. У цэнтры фільма Ірыны Брэль «Зло», які мінулы летам ішоў у праекце ў сталічным кінафэстывале «Перамога», сям’я таксама ў вёсцы. Але карціна — з прэтэнзіяй на даследаванне глыбіннага чалавечага — супрацьлеглая простаю і добраму «Цімуру», мараль якая ляжыць на паверхні. Рэжысёр пайшла ў псіхалогію і метафізіку, з чаго атрымалася амаль экзістэнцыйная драма. Цяпер яна працуе над другім уласным праектам пад назвай «Хельдэн» — ваенным фільмам, тызер якога для пошуку сродкаў на здымкі ўжо прадстаўлены.

Калі творчая натура прагне выказацца праз кіно, яна схільна не зважаць на нязручнасці і адсутнасць мецэнатаў.

Прыкметнай стала і карціна «Баба, Ваня і каза» Дар’і Юркевіч пра беларускую вёску, дзе баба Серафіма клопату пра свайго сына Івана, алкаголіка, даглядае белую казу Маньку і ваюе з суседкай Глашай, якая варыць і прадае самагон. Фільм атрымаў дыплом у ніжы ігравага кіно на нацыянальным кінафэстывале «Лістапад».

Выбітай, на наш погляд, атрымалася кароткамэтражка Віктара Крайсускага «Вартуны», дзе добра абыграны кантрасты, прадуманы антураж



Кадр з фільма «Баба, Ваня і каза» Дар’і Юркевіч.

і разгублены чалавек у якасці героя станюча адбіліся на якасці фільма. Бясспрэчным прыкладам выбітнага беларускага кіно стала паэтычная дакументальная стужка Настасі Мірашчэнкай «Скрыжаванне» пра бяздомнага гомельскага мастака. Рэжысёр не даваўся выдаткоўваць на фільм вялікіх грошай, але ў выніку стужка стала на паверхні. Рэжысёр пайшла ў псіхалогію і метафізіку, з чаго атрымалася амаль экзістэнцыйная драма. Цяпер яна працуе над другім уласным праектам пад назвай «Хельдэн» — ваенным фільмам, тызер якога для пошуку сродкаў на здымкі ўжо прадстаўлены.

БЕЗБЮДЖЭТНАЕ КІНО ЯК ТЭНДЭНЦЫЯ

Калі творчая натура прагне выказацца праз кіно, яна схільна не зважаць на нязручнасці і адсутнасць мецэнатаў, жадаючы прафінаансаваць будучыя сэдзурсы. Вось у гэтым тэндэнцыя сённяшняга дня, і ў нас таксама. Прычын гэтакіх дзве. Па-першае, сучасныя тэхналогіі, распаўсюджванне лічбавай тэхнікі, ухлі на cinema verité (адыход ад мастацкасці ў бок дакументальнасці) дазваляюць здымаць больш і за меншы сродкі. Па-другое, наш айчыны кінаабслот — гэта кіно з дзяржаўнага бюджэту (бо прадзюсарскі інстытут у нас не развіты), якая сёння дастаткова абмежаваная, справа ўжо нават не ў таленце патэнцыйнай здымачнай групы, не ў тым, што трэба сябе праявіць і паказаць свае магчымасці, а ў тым, што знойдзены бюджэт

на кіно — ад дзяржавы, прадзюсару ці мецэнату — у прынцыпе асабліва не даець разгублена.

Энтузіязм у нашых рэаліях — справа неабходная, таму што сітуацыя з фінансаваннем у найбліжэйшы час наўрад ці зменіцца.

Зрэшты, адсутнасць грошай, здараецца, не становіцца перашкодай, а толькі доказам таго, што сапраўднае мастацтва можа хавацца ў простых рэчах. Што яно, які і шчасце, не ў грошых.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ

ЛЕАНІД КАНТАРОВІЧ — «НЕВЯДОМЫ» НОБЕЛЕЙСКІ ЛАЙРЭАТ

Як «эканаміст з дурдома» перавярнуў планавую эканоміку

Леанід Кантаровіч быў геніем. Сапсаваная штампамі сьвядомасць так і падказвае працяг фразы — «на якіх быў такі багаты пачатак XX стагоддзя». Але ж — не. Усё ж такі, як ні круці, а нобелеўскі лаўрэатаў па літаратуры Савецкі Саюз даў некалькі, гэтак жа, як і фізікаў. А па эканоміцы — аднаго-адзінага. Кантаровіча. Моцарт ад навукі, які нарадзіўся ў самую чужую для эканомікі эпоху ў самай антыэканамічнай краіне таго часу, якая, тым не менш, вяла свой эканамічны радовод ад нямецкага эканаміста Маркса. Яго ўзнагароджвалі, пэсцілі — Кантаровіч быў ганаровым членам 15 навуковых таварыстваў і ўніверсітэтаў свету: сапраўдны член Акадэміі навук СССР, Акадэміі Амерыканскай акадэміі навук і мастацтваў, Венгерскай, Чэхаславацкай, Югаслаўскай, Мексіканскай акадэміі навук; доктар Маскоўскага, Ленінградскага, Новасібійскага ўніверсітэтаў, а таксама самых вядомых ўніверсітэтаў свету: Ельскага (ЗША), Кембрыджскага і Глазга (Вялікабрытанія), Мюнхенскага (Германія), Парыжскага, Грэнобльскага і Ніцы (Францыя), Хельсінскага (Фінляндыя), Калькуты (Індыя). Вышэйшай школы планавання і статыстыкі ў Варшаве... Вучонага-эканаміста, прызнанага ў многіх краінах планеты на ўсіх кантынентах, лаўрэата Нобелеўскай прэміі 1975 года,

на радзіме выпіхвалі, выштурхоўвалі з эканомікі (якая, як вядома, у нас цесна была звязана з палітыкай) у бяшчодную матэматыку. Амаль немагчыма паверыць у тое, што Леанід Вітальевіч Кантаровіч быў нашым сучаснікам. Ён пайшоў з жыцця ў 1986 годзе, калі краіна балансавала на злеме эпох. Цяпер яго лічаць стваральнікам так званай матэматычнай эканомікі. А пры жыцці ў навуковых колах ён быў больш вядомы як чалавек, які паставіў «матэматыку на службу сацыялістычнага будаўніцтва». Менавіта так было запісана ў праграмных документах рэарганізацыі і ў пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя Ленінградскага фізіка-матэматычнага таварыства. Грымаса лёсу заключалася ў тым, што стварэння ім метады планавання вытворчасці аказаліся больш прыстасаваныя да краін, якія сацыялістычным будаўніцтвам ніколі не займаліся. Адным словам, ён прайшоў па жыцці прызнаным, але не пачутым. Уявіцеся, але непатрэбным. Прычым непатрэбным менавіта там, дзе ён мог бы быць запатрабаваны больш за ўсё — у будні вялікіх будоўляў. Чаму ж, маючы ўсё для сусветнай славы, ён стаў самым «невядомым» нобелеўскім лаўрэатам Савецкага Саюза? Гэтаму чалавека і будзе прысвечаны наш расказ.



Ён быў вельмі цэльны чалавек і... ёмісты.

ДАГНАЦЬ І ПЕРАГНАЦЬ

Ленінскі артыкул «Як арганізаваць сац-спаборніцтва» быў апублікаваны толькі праз пяць гадоў пасля смерці прафесара Кастрычніцкай рэвалюцыі. Але менавіта ён і даў штуршок так званай індустрыялізацыі, якая азначала пераход савецкай эканомікі да мабілізацыйнай мадэлі. «Даш савецкі дырыжабль!», «Наперад, сацыялістычная індустрыялізацыя!», «Механізм Дянбас!» — плакаты з такімі лозунгамі красаваліся ў ўсіх савецкіх гарадах і пасёлках. Іх апафеозам было сьвярдженне: «Будучая вайна стане механізаванай да апошняй шрубкі». Такія дэкарацыі той эпохі.

Унутраны змест быў больш складаным. Пяцігадовы план, прыняты ў 1929 годзе, прадугледваў тэмпы развіцця эканомікі на ўзроўні 20 працэнтаў. Прамысловая вытворчасць павінна была расці тэмпамі 20-25 працэнтаў за год. Знешне здавалася, што развіццё краіны паскорыцца. На справе ж палітычнае пражэцтва сталінскага кіраўніцтва парушала нармальнае развіццё эканомікі, навязваючы авантурыстычныя рашэнні і задачы. Гэта вяло да распылення фінансаў, матэрыяльных сродкаў, тэхнікі, рабочай сілы. Будуюлі ператвараліся ў даўгабуды, якія не здаваліся ў тэрмін і не давалі аддачы, калі іх удавалася запусціць.

Звышпратрабаванні прывялі да ломкі ўсёй сістэмы кіравання, планавання і забеспячэння. Працоўныя парыву рабочага класа не мог прадухліць падзення тэмпаў росту. Калі ў першы гады пяцігодкі прамысловасць расла на 23 працэнт, то ў 1933-м — усяго на 5,5 працэнта. Падобныя сцэнарыі, нягледзячы на яго відэочыноўнае недасканаласць, паўтараўся і ў наступныя пяцігодкі.

Патрабаваліся зусім новыя ідэі, новая раўнаважная сіла, новыя выканаўцы...

РЫЦАР МАТЭМАТЫКІ

Леанід Вітальевіч нарадзіўся ў Пецярбургу 19 лютага 1912 года ў сям'і выхадцаў з Беларусі — урачоў Віталія Майсеевіча Кантаровіча і яго жонкі Паўліны Рыгораўны Закс. Бацька паходзіў з мястэчка Наддэман на Уздзеншчыне, а маці нарадзілася ў Мінску. Паханіўшыся, бацькі перабраліся ў сталіцу імперыі — тут лясчы было ўладкавацца ў жыцці, асабліва калі меліся здольнасці да якой-небудзь навукі ці справы. Да рэвалюцыі сям'я не гаравала: Віталь Майсеевіч меў сваю клініку ў тры паверхі на адным з цэнтральных праспектаў, калекцыянаваў жываліс. Захаваўся яго партрэт, напісаны І.І. Бродскім.


У сем гадоў Леанід усур'ёз захапіўся хіміяй. Брат Мікалай, старэйшы за Леаніда на 11 гадоў, паступіў у медыцынскі інстытут, і малодшы зацікавіўся яго падручнікамі хіміі і матэматыкі. Хімію ён неўзабаве ведаў ужо настолькі добра, што Мікалай і яго сябры, адправіўшыся здаваць экзамен, бралі яго ў якасці «хадзячай шпартгалкі». Яго старэйшаму брату, доктару медыцынскіх навук, урачу-сіхіятру, праз шмат гадоў прыйшлося адыграць значную ролю ў лёсе Леаніда. У іх таксама была сястра Лідзія.

«Планавасць і калектыўнасць у рабоце, прымяненне сацыялістычных формаў працы (ударніцтва, сацспаборніцтва і г.д.) — вось у чым залог поспеху матэматычнай працы», — гаворыцца ў зборніку дакументаў, выдадзеным «матэматыкамі-матэрыялістамі» ў 1931 годзе. Ён так і называецца: «На Ленінградскім матэматычным фронце».

КУЛЬТУРНА ЖЫЦЬ — ПРАДУКТЫЎНА ПРАЦАВАЦЬ

Гэта таксама адзін з лозунгаў эпохі індустрыялізацыі. Бо тады ўсё, што адбывалася ў Савецкім Саюзе, адфіцыйна ў друку называлася «культурнай рэвалюцыяй». Так што тыя, хто лічыць, што гэты эўфемізм належыць Маа Цзэдуну, глыбока памыляюцца. Леанід Вітальевіч вельмі хацеў прымяняць свае тэарэтычныя распрацоўкі ў галіне матэматыкі і практыцы савецкай эканомікі.

Як жа здарылася, што прызнаны матэматык Кантаровіч зацкавіўся эканамічнымі праблемамі? Досыць выпадкова, хоць паў-



К. С. Пятроў-Водкін «Партрэт Л. В. Кантаровіча», 1938.

ная цікавасць да эканомікі ў яго была яшчэ ў студэнцкай гады. Ён нават нейкі час працаваў эканамістам, быўшы ў Ташкенце на практыцы пасля 3-га курсу. Цікава, што яго кіраўніком тады была вядомая ў мінусіўным тэарэтыка-эсэрка Марыя Спірыдоўна, якая ў канцы 20-х знаходзілася там усылцы. Але непасрэдным падставой паслужыла адна з кансультацый. У 1939 годзе да яго звярнулася кіраўніцтва Франернага трэста з просьбай разлічыць найлепшае размеркаванне заданай палімы рознымі тыпамі лямпаўных станкоў. Абдумваючы гэтую задачу, Леанід Вітальевіч выявіў, што існуюць шэраг аналагічных планавых-эканамічных задач, якія таксама маюць праблему ў стварэнні эфектыўных алгарытмаў для свайго вырашэння: найлепшае выкарыстанне паслужных плошчаў, выбар загрузкі абсталявання,

рацыянальны раскрой матэрыялу, выкарыстанне сыравіны, размеркаванне транспартных грузапатокаў, выкарыстанне рэсурсаў для будаўнічай праграмы. Леанід Вітальевіч адразу ўсвядоміў, наколькі важная гэтая задача для эканомікі краіны. Настойлівы пошук рашэння прывёў да адкрыцця лінейнага праграмавання як метаду аптымізацыі выкарыстання абмежаваных рэсурсаў.

Атрыманьня вынікі Кантаровіч апісаў у 1939 годзе ў працы «Матэматычныя метады арганізацыі і планавання вытворчасці». У ёй ён разгледзеў задачы эканомікі, якія паддаюцца адкрыццям ім матэматычнаму метаду. І такім чынам заклаў асновы лінейнага праграмавання затрат. А гэты ў сваю чаргу дазволіла планавачы вытворчасць на працяглы перыяды.

Цікава, што адначасова з ім, але нічога не ведаючы пра яго працу, такое ж даследаванне праводзіў амерыканскі эканаміст Цылінг Купманс. І прыйшоў дакладна да такіх жа вынікаў.

І, як гэта часта бывала ў нашай краіне, ідэю Леаніда Кантаровіча ацанілі ў яго ўласнай краіне толькі пасля таго, як яе пачалі актыўна ўжываць за мяжой. У пачатку 40-х гадоў вучоны стаў загадчыкам кафедры матэматыкі Ваеннага інжынерна-тэхнічнага ўніверсітэта. А з пачаткам вайны Кантаровічу прысвоілі званне маёра, і, знаходзячыся ў эвакуацыі ў Яраслаўлі, ён заняўся прыкладнымі военнымі даследаваннямі, напісаў падручнік па тэорыі верагоднасцяў для ваенных інжынераў.

Галоўную працу ўсяго свайго жыцця, кнігу «Эканамічны разлік найлепшага выкарыстання рэсурсаў», будучы нобелеўскі лаўрэат скончыў пісаць ў 1942 годзе ў тым жа Яраслаўлі. З 1942-га ён пачаў выдзіць са сваімі прапановамі ў Дзяржплан. А ў 1943 годзе яго даклад абмеркавалі на нарадзе ў старэйшым Дзяржплана Мікаіла Вазнясенскага. І тут яго бумерангам ударыла яго ўласная мінулае. Раней за неадпаведнасць «марксісцка-ленінскай ідэалогіі» ён крытыкаваў рабочы калег-матэматыкаў. Цяпер за тое ж самае яго падвергілі абструкцыі калегі-эканамісты. Бяда ў тым, што матэматычная школа ў эканоміцы лічылася тады ў СССР «антымарксісцкай школай», і выкарыстанне матэматыкі ў эканоміцы разглядалася як сродкак апалагетыкі капіталізму.

Пра гэта пісаў сам Кантаровіч, тлумачачы цяжкасці ўкаранення свайго метаду ў народную гаспадарку. Падчас пасяджэння сёй-той з прысутных нават прапанаваў арыштаваць Кантаровіча. Пасля гэтага некаторыя эканамісты пачалі разважліва пазбягаць сустрэч з навуковцам, боючыся негатывных наступстваў. Так што артыкулы, напісаныя вучоным, праляжалі ў рэдакцыях не адзін год.

Кантаровіч вельмі хацеў прымяніць свае тэарэтычныя распрацоўкі ў практыцы савецкай эканомікі. Знойдзены ім новы метад эфектыўнага вырашэння праблем планавай эканомікі адразу знойшоў прымяненне ў розных галінах вытворчасці.

Адразу ж пасля вайны, не маючы магчымасці займацца эканамікай, Леанід Вітальевіч вяртаецца ў матэматыку. Ён працуе ў Ленінградскім матэматычным інстытуце, і яго асноўныя інтарэсы ляжаць у галіне вылічальнай матэматыкі. Ён стварае агульную тэорыю так званых набліжаных метадаў, якая ператварыла вылічальную матэматыку са збору асобных рэцэптаў у строгую навуку. Гэтая праца была адзначана Сталінскай прэміяй ў 1948 годзе. Акрамя таго, яго прыцягваюць да шэрагу канкрэтных вылічальных работ, у прыватнасці, звязаных з атамнай бомбай (за што ў 1949 годзе ён атрымаў спецыяльную Урадавую прэмію). Да эканамічнай праблематыкі ён вярнуўся толькі праз гады, калі і сітуацыя ў краіне змянілася, і яго самога запрасілі на працу ў тымкі што створанае Сібірскае аддзяленне Акадэміі навук і выбралі членам-карэспандэнтам па спецыяльнасці «эканоміка і статыстыка».

Тады ж раннія працы Кантаровіча пачалі перакладаць на Захадзе, і да Леаніда Вітальевіча прыйшла сусветная слава. Здавалася, пасля Сталінскай прэміі яго пазіцыі ў савецкім навуковым свеце ўмацаваліся, але на самой справе барацьба працягвалася. У 1957 годзе Кантаровіч спрабуе апублікаваць вялікі рукапіс, напісаны яшчэ ў сорок другім, але прарэктар Ленінградскага ўніверсітэта адмаўляе ў публікацыі, боючыся пазбавіцца з-за яе членства ў партыі. Гэта яшчэ раз паказвае становішча ў навуковым асяроддзі — маля што змянілася нават у перыяд так званай «адлігі».

27 сакавіка 1959 года Л. Кантаровіч вы-

ступае на агульным сходзе Акадэміі навук СССР з бліскучым і адважным дакладам пра адстаўненне эканамічнай навукі ў краіне, яго прычынах і шляхах іх ліквідацыі. На жаль, для многіх эканамістаў тэрмін «эканамістыка» працягвае заставацца такім жа небяспечным, якім быў за некалькі гадоў да таго тэрмін «кібернетыка». Кантаровіч заўважыў, што ў выніку ўянага або глухага супрацьлення прымяненню матэматычных метадаў эканаміка СССР цяпер значна адстае ў гэтай вобласці ад замежных краін.

Партакраты не даравалі яму гэтага: ужо ў 1960 годзе, пасля данося, у якім яго абвінавачвалі ў вар'яцтве, маніі велічы, прапагандзе лжэнавуковай ідэі «італьянскага фашыста Парэта, любімца Мусаліні», Кантаровіча змясцілі ў... псіхлячэбніцу. Вылісаў ён адтуль толькі дзякуючы свайму брату — вядомай і аўтарытэтнаму тады ў Саюзе псіхіятру Мікаіла Вітальевічу Кантаровічу. Ён адзін змог дапамагчы «хадзячай шпартгалкі».

У сярэдзіне 1960-х гадоў, нарадзіўся, згаджаецца прызнаць заслугі Кантаровіча ў галіне эканомікі: ў 1965 годзе вучоному прысуджаецца Ленінская прэмія. Праўда, Леанід Вітальевіч вылучаецца на прэмію яшчэ ў 1962-м, але з-за абвінавачванняў у «злчынствах» супраць «марксісцкай працоўнай тэорыі вартасці» прысуджэнне не адбылося. Затым, у 1964 годзе, вылучаюць траіх — Кантаровіча, Нямчынава, Наважылава за «прымяненне матэматычных метадаў ў эканоміцы». І тут жа ў «Правдзе» з'яўляецца разгорнуты артыкул «У палоне тэарэтычных памылак», накіраваны менавіта супраць Кантаровіча. Яго падпісваюць чатырнаццаць вядучых савецкіх эканамістаў, абаронаў адзіна дакладнай эканамічнай тэорыі. Аднак да 1965 года, калі старшыня Савета Міністраў Касыгін азначыў праграму эканамічных рэформаў, сітуацыя змянілася — работы Кантаровіча маглі быць у яго выкарыстаны...

З 1971 года і да канца жыцця акадэмік Кантаровіч кіруе ў Маскве лабараторыяй Інстытута кіравання народнай гаспадаркай Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхніцы і ва Усесаюзным НДІ статыстычных даследаванняў Дзяржплана СССР і АН СССР. Да таго часу ён ужо заваяваў сусветнае прызнанне, стаў ганаровым доктарам многіх замежных ўніверсітэтаў і членам вядучых замежных акадэміяў.

Нобелеўскую прэмію Леанід Кантаровіч даў далі за «ўклад у тэорыю аптымальнага размеркавання рэсурсаў». Праца, якая прынесла аўтару сусветную славу, была апублікаваная ў 1959 годзе. А напісана ў 1942-м. Тая самая праца, за якую аўтар прапанаваў паставіць дадзеныя да сценкі. «Да сценкі» тады, дарчы, паставілі старшыню Дзяржплана Вазнясенскага, які граміў маладога вучонага, але гэта іншая гісторыя. Дык вось, Леанід Вітальевіч павінен быў атрымаць Нобелеўскую прэмію яшчэ ў 1973 годзе, разам з амерыканскім эканамістам расійскага паходжання Васіліем Васіліевым Лявончыевым. Але Лявончыевы быў эмігрантам, і Нобелеўскі камітэт вырашыў пасадзіць у калію, правесці разведку — як у Савецкім Саюзе адраажаюць на такое прысуджэнне? Нашы чыноўнікі адказалі, што лепш разам з эмігрантам не прысуджаць. Так што сваю ўзнагароду — Нобелеўскую прэмію «За ўклад у тэорыю аптымальнага размеркавання рэсурсаў» — Леанід Вітальевіч атрымаў толькі 14 кастрычніка 1975-га — разам з узгаданым ужо Цылінгкам Купмансам. Праўда, паведамленне было апублікавана ў савецкіх газетах толькі 18-га — маленькая нататка ў тры радкі. Дарчы, на цырымоніі ўручэння прадстаўнік Шведскай каралеўскай акадэміі навук адзначыў: «Асноўныя эканамічныя праблемы могуць вывучацца ў навуковым плане, незалежна ад палітычнай арганізацыі грамадства, у якім яны даследуюцца». І гэта было праўдай.

Так, даводзілася цяжка, але ён быў вельмі настойлівым чалавекам. Калі ў чымсьці быў упэўнены, то заўсёды спрабаваў гэтага дабіцца, хай і не заўсёды ўдавалася. І не баўся дамагацца, не шкадаваў сіл для гэтага. Калі было небяспечна — адкладваў, на ражно не лез, але ніколі не адмаўляўся ад сваіх перакананняў. Вядома, напрыклад, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію адначасова з Сахаравым. А група савецкіх акадэмікаў павінна была падпісаць ліст з пратэстам супраць прысуджэння прэміі Андрэю Сахараву. Сказалі і Леанід Вітальевічу, прыстрашылі, што калі ён не падпіша, у Стакгольме не паедзе. А ён адмовіўся: не адпускаць — значыць, не паеду. І ўсё ж паехаў, хоць не падпісаў...

Дык і дацякаў Леанід Вітальевіч пры-

мянення сваіх ідэй на практыцы? І так, і не. Першае ў свеце рэальнае прымяненне лінейнага праграмавання, згодна з яго навуковым даследаваннем, было ажыццёўлена на ленінградскім вагонабудавнічым заводзе імя Ягарава яшчэ ў 1949-1950 гадах. Трэба сказаць, завод пры гэтым некачана пацярпеў... За год у іх на 5% павялічылася карыснае выкарыстанне матэрыялаў — з 91 да 96%, адпаведна, адходы зменшыліся больш чым удвая — з 9 да 4%. Плануючы «па дасягнутым узроўні», заводу загадалі павялічыць на наступны год карысны выхад яшчэ на 5%, гэта значыць у памеры 101%. Тады Леанід Вітальевіч узняў у Акадэміі навук адфіцыйную даведку для Дзяржплана пра тое, што карыснае выкарыстанне металу больш, чым на 100%, немагчыма! Але завод да таго моманту ўжо пазбавілі прэміі за невыкананне плана па... здачы металалому. Вядома, Леанід Кантаровіч даводзіла прыкладдаць вялізныя намаганні для ўкаранення сваіх ідэй і метадаў у эканамічную практыку.

ГЕНІЙ У АСАБІСТВАМ ЖЫЦЦІ

Вось як успамінае пра Леаніда Вітальевіча яго сын, эканаміст Усевалд Леанідавіч КАНТАРОВІЧ:

«Бацькам ён быў вельмі мяккім. Ён наогул мяккі чалавек быў па жыцці, вельмі спакойны і зусім бяспаспашны. Успамінаю такі эпізод — гэта было ў 1956 годзе. Мы ехалі на «Победе» з Грыўбалтыкі: за рулём сястра, бацька побач з ёй, а ззаду я з мамай. Мама спала, я загледзеўся ў бакавое акно. І тут сястра, а яна толькі нядаўна навучылася вадзіць, убачыла, што ў яе дрэнна значыць дзверцы. Стала іх значыць, а тым часам дарога крута павярнула... і машына апынулася на левай узбочыне. Што і кажаць — сітуацыя даволі небяспечная. А тата мой, гледзячы, як насустрач нясецца аўтапоезд, зусім спакойным голасам, з характэрным вымаўленнем, кажа: «Ірочка, мне кажацца, мы нямножко не туды едем...».

А наогул з ранняга дзяцінства я памятаю, што ён заўсёды быў заняты, вельмі многа працаваў. Але і сям'ёй займаўся. Плаваць вельмі любіў і мяне рана навучыў. Плаваў ён не хутка, але вельмі падоўгу і мог адплысці далёка ў мора. У 1981 годзе, падчас міжнароднай канферэнцыі ў Афінх, група яе ўдзельнікаў пайшла на пляж, і Леанід Вітальевіч паплыў. Прайшло ўжо некалькі гаўдзін, а ён усё не вяртаецца. Нарэшце прыехаў на машыне. Аказалася, што, плыўчы да берага, ён прамахоўся з выбарам напрамку і выплыў за некалькі кіламетраў ад месца, дзе размясцілася група. А ў 1976 годзе ён з мамай адпачываў на Рыжскім узмор'і і, плыўчы адлучыцца ад берага, ледзь не сунуўся ў... кітом. Кіт пранёсся на вялікай хуткасці за два метры ад яго. Праўда, бацька спачатку выказаў здагадку, што гэта была падводная лодка, але праз пару дзён у газеце з'явілася паведамленне пра кіта, які выкінуўся на бераг Рыжскага заліва.

Бацька вельмі любіў кампанію, бяседы і выліць не грэбаваў... Сам гатаваць не умеў, але выдатна ў гэты разбіраўся. У яго былі вельмі шырокі круг зносін — калегі, папелчнікі, блізкія сябры, якія засталіся з юнацтва, — Д.К. Фадзееў, І.П. Натансон, С.Л. Собалеў... Калі я быў маленькім, у нас збіралася кампанія ўніверсітэцкіх прафесараў. Дзімітрый Канстанцінавіч Фадзееў, вядомы матэматык, музыцтваваў — ён скончыў і матэматычны факультэт, і кансерваторыю. Вершы чытаў. Леанід Вітальевіч шмат вершаў ведаў, у тым ліку на англійскай мове, кіпіўна любіў. Англійскую ён ва ўніверсітэце вучыў, ведаў французскую — ад мамі. Але лепш за ўсё гаварыў па-німецку — пасля «Ушчышчэння» ў 1920-я гады ў іх кватэры з'явіліся суседзі, адзін з іх быў немцам.

Леанід Вітальевіч бацьку, што краіна, дзеля якой ён працаваў доўгія гады, не можа ці не хоча годна ацаніць яго працы... Дзе ён знаходзіў сілы, каб не падаць духам? Адказ прыходзіць: чалавек ён быў упарты і, нягледзячы ні на што, працягваў працаваць і верыць, што ўсё будзе добра, што не ён, дык нехта ў будучыні абавязкова даб'ецца поспеху. Леанід Вітальевіч памёр ў 1986 годзе ад раку. Я ўспамінаю яго апошні дзень нараджэння. Ён тады сказаў тост і, у прыватнасці, сказаў: галоўнае ў жыцці — гэта не навуковыя дасягненні, галоўнае — пастарацца рабіць дабро людзям. Гэта значыць, на самой справе, наколькі я яго разумею, да гэтага і зводзілася ўся яго дзейнасць як эканаміста. Бо калі ён пачаў займацца гэтым, адразу было зразумела, што ніякія лаўры яму не сьвяцілі, а адны кухталі. Але ён лічыў, што калі-небудзь яго праца павінна дапамагчы людзям жыць нармальна.

Ён быў вельмі цэльны чалавек і... ёмісты.

У сваім апошнім інтэрв'ю газеце «Недзеля», апублікаваным у пачатку жніўня 1986 года, Кантаровіч сумным жартам падсумаваў шматгадовую гісторыю сваіх прац: «Вядома, навука ідзе наперад, нейкія рэчы ўдакладняюцца, становяцца больш зразумелымі. Але нават у працах паўвекавай даўнасці няма амаль нічога, ад чаго б я цяпер адмовіўся... Аднойчы ў часы, калі матэматычныя метады і звязаныя з імі ідэі ў эканоміцы не былі гэтак прызнанымі, я звярнуўся да рэдактара акадэмічнага часопіса з пытаннем пра лёс аднаго свайго чалавекі. Яго доўга не прапускалі ў друку. Рэдактар, прасячы прабачэння, так патлумачыў мне прычыну затрымак: «Мне трэба пратуціць цэлую кучу артыкулаў, якія заўтра ўжо будуць нікому не патрэбнымі, а да іх аўтару трэба быць паблаглівым... А вашыя артыкулы, Леанід Вітальевіч, можна будзе надрукаваць і праз 10 гадоў, і праз 20, яны ўсё роўна не састарэюць...».

Анатоль СЛАНЕУСКІ.



Працы Л. Кантаровіча не змаглі зрабіць «пераварот» у савецкай эканоміцы. Яны спатрэбіліся ў іншых умовах.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2015 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт прироста/убытка		на 1 января	
			2015	2014	2015	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 АКТИВЫ						
2	Денежные средства	1101	4.1	1 523 324	995 900	
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	4.2	6 043	4 375	
4	Средства в Национальном банке	1103	4.3	1 105 711	1 419 191	
5	Средства в банках	1104	4.4	391 691	1 022 443	
6	Перевые бумаги	1105	4.5	1 371 053	645 786	
7	Кредиты клиентам	1106	4.6	13 066 000	11 171 641	
8	Производные финансовые активы	1107	4.11	1 023 565	1 513 076	
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	4.7	35 992	27 874	
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	4.8	1 368 656	1 132 095	
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	4.9	2 393	1 360	
12	Отложенные налоговые активы	1111	-	-	-	
13	Прочие активы	1112	4.10	187 413	220 228	
14	ИТОГО АКТИВЫ	11	-	20 081 841	18 153 969	
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
16	Средства Национального банка	1201	4.12	-	131	
17	Средства банков	1202	4.13	3 338 609	3 768 317	
18	Средства клиентов	1203	4.14	12 884 857	11 044 471	
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	4.15	184 250	234 681	
20	Производные финансовые обязательства	1205	4.11	16 122	2 347	
21	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-	-	
22	Прочие обязательства	1207	4.10	401 848	219 322	
23	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120	-	16 425 886	15 269 269	
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ						
25	Уставный фонд	1211	4.17	412 279	412 279	
26	Эмиссионный доход	1212	-	-	-	
27	Резервный фонд	1213	4.17	948 898	654 306	
28	Фонды переоценки статей баланса	1214	4.17	711 480	662 204	
29	Накопленная прибыль	1215	4.17	1 583 498	1 155 911	
30	ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	121	4.17	3 656 155	2 884 700	
31	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	-	20 081 841	18 153 969	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2014 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт прироста/убытка		2014 год		2013 год	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Процентные доходы	2011	2.1	2 240 949	1 719 716			
2	Процентные расходы	2012	2.2	955 795	879 378			
3	Чистые процентные доходы	201	5.1	1 285 154	840 338			
4	Комиссионные доходы	2021	2.1	1 269 274	1 081 730			
5	Комиссионные расходы	2022	2.2	205 809	167 313			
6	Чистые комиссионные доходы	202	5.2	1 063 465	914 417			
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	5.3	722	1 192			
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	5.4	100	86			
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	5.5	213 911	(37 682)			
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	5.6	191 385	314 334			
11	Чистые отчисления в резервы	207	5.7	528 115	289 514			
12	Прочие доходы	208	5.8	142 861	92 073			
13	Операционные расходы	209	5.9	1 115 079	885 551			
14	Прочие расходы	210	5.10	101 361	91 818			
15	Прибыль до налогообложения	211	5.11	1 553 043	857 875			
16	Расход по налогу на прибыль	212	5.12	205 525	174 049			
17	ПРИБЫЛЬ	21	-	947 518	683 826			
18	Расход по налогу на одну акцию в белорусских рублях	22	-	-	-			
19	Базовая прибыль на простую акцию	22	4.17	7 700	5 557			
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23	4.17	7 700	5 557			

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2014 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

№ п/п	Наименование статей собственного капитала	Символ	уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	всего собственный капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток на 1 января 2013 г.	3011	412 279	-	437 806	864 037	576 137	2 290 259
1.1	В том числе: результат от изменения учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-
2	Изменения статей собственного капитала	3012	-	-	216 500	291 874	86 067	594 441
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	-	x	683 826	89 067	772 893	
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	216 500	(216 500)	x	-
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(178 452)	x	(178 452)
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(178 452)	x	(178 452)
2.6	с собственными выпущенными акциями	301233	-	x	x	x	-	-
2.7	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	3 000	(3 000)	-
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2014 г.	3013	412 279	-	654 306	1 155 911	662 204	2 884 700

Раздел II. За отчетный отчетный

№ п/п	Наименование статей собственного капитала	Символ	уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	всего собственный капитал
4	Остаток на 1 января 2014 г.	3011	412 279	-	654 306	1 155 911	662 204	2 884 700
5	Изменения статей собственного капитала	3012	-	-	294 592	427 587	49 276	771 455
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	-	x	947 518	63 180	1 010 698	
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	294 592	(294 592)	x	-
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(239 243)	x	(239 243)
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(239 243)	x	(239 243)
5.6	с собственными выпущенными акциями	301233	-	x	x	x	-	-
5.7	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	13 904	(13 904)	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 1 января 2015 г.	3013	412 279	-	948 898	1 583 498	711 480	3 656 155

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт прироста/убытка		2014 год		2013 год	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прибыль	301211	6	947 518	683 826			
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	-	-	63 180	89 067		
2.1	В том числе: переоценка основных средств, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке	3012121	4.8	-	63 180	89 067		
2.2	переоценка нематериальных активов	3012122	4.8	-	-	-		
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123	-	-	-	-		
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-	-	-		
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-	-	-		
3	ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3012	-	1 010 698	772 893			

Раздел III. За отчетный отчетный

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт прироста/убытка		2014 год		2013 год	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прибыль	301211	6	947 518	683 826			
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	-	-	63 180	89 067		
2.1	В том числе: переоценка основных средств, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке	3012121	4.8	-	63 180	89 067		
2.2	переоценка нематериальных активов	3012122	4.8	-	-	-		
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123	-	-	-	-		
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-	-	-		
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-	-	-		
3	ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3012	-	1 010 698	772 893			

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт прироста/убытка		2014 год		2013 год	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прибыль	301211	6	947 518	683 826			
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	-	-	63 180	89 067		
2.1	В том числе: переоценка основных средств, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке	3012121	4.8	-	63 180	89 067		
2.2	переоценка нематериальных активов	3012122	4.8	-	-	-		
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123	-	-	-	-		
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-	-	-		
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-	-	-		
3	ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3012	-	1 010 698	772 893			

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт прироста/убытка		2014 год		2013 год	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прибыль	301211	6	947 518	683 826			
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	-	-	63 180	89 067		
2.1	В том числе: переоценка основных средств, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке	3012121	4.8	-	63 180	89 067		
2.2	переоценка нематериальных активов	3012122	4.8	-	-	-		
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123	-	-	-	-		
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-	-	-		
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-	-	-		
3	ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3012	-	1 010 698	772 893			

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт прироста/убытка		2014 год		2013 год	
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прибыль	301211	6	947 518	683 826			
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	-	-	63 180	89 067		
2.1	В том числе: переоценка основных средств, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке	3012121	4.8	-	63 180	89 067		
2.2	переоценка нематериальных активов	3012122	4.8	-	-	-		
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123	-	-	-	-		
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-	-	-		
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-	-	-		
3	ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3012	-	1 010 698	772 893			

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2014 г.
«Приорбанк» Открытое акционерное общество

